



Прамая лінія САЦЫЯЛЬНАЯ ПАДТРЫМКА: КАМУ І НА ЯКІХ УМОВАХ?

Адрасная сацыяльная дапамога, падтрымка маламаёмных грамадзян, ветэрану і інвалідаў — усё гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам начальніка ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валяціны Пятроўны СЯРГЕЕВАЙ, начальніка аддзела па справах інвалідаў Рыты Валяцінаўны СУШКО і начальніка аддзела па справах ветэрану Івана Пятроўчы НАГІБІНА. «Прамая лінія» пройдзе 14 красавіка з 11 да 12 гадзін па тэлефонах (8 017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэдне пытанні прымаюцца па нумары (8 017) 287 17 57.

Цэмент патаннеў на 10%

З сённяшняга дня ў Беларусі зніжаныя цэны на цэмент на 10%, паведамлілі карэспандэнты «Звязды» ў Мінэканомікі.

Як адзначылі ў міністэрстве, прынятая адпаведная пастанова, у якой унесены змяненні ў прэйскірант «Рознічныя цэны на цэмент». Рознічныя цэны зніжаны ў залежнасці ад маркі і тарыравання цэменту. Так, да прыкладу, кошт для насельніцтва портландцэменту 500-ДО ў мяху ёмістасцю 50 кілаграмаў зніжаны з 22 530 да 20 280 рублёў. Цэна гэта ж цэменту ў мяху 25 кілаграмаў складала цяпер 10 430 рублёў замест ранейшых 11 580. Новыя рознічныя цэны на цэмент у нашай краіне вызначаны ў мэтах зніжання дысбалансу паміж коштам будматэрыялаў на ўнутраным рынку і цэнамі ў суседніх краінах. Адначасова для кампенсавання выдаткаў, што звязаныя з рэалізацыяй цэменту ў рознічным гандлі, павышаны памер гандлёвых зніжкаў, якія прадастаўляюцца арганізацыям рознічнага гандлю ўсіх формаў уласнасці з 23 да 25 %, гандлёвым арганізацыям спажывецкай кааперацыі — з 28 да 30 %.

Ігар ГРЫШЫН.

ВПС Беларусі і Расіі працягнуць сумесныя трэніроўкі на вучэннях «Захад-2009»

«Асноўная мэта развіцця Ваенна-паветраных сіл (ВПС) і Войскаў супрацьпаветранай абароны (СПА) сёння — гэта павышэнне баявых магчымасцяў і адаптацыя іх да зменлівых маштабаў, сродкаў ваенна-касмінчнага нападу», — заявіў камандуючы Ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл генерал-маёр Ігар АЗАРОНАК на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да Дня Войскаў супрацьпаветранай абароны Рэспублікі Беларусь.

«Ужо сёння асабліва ўвага надаецца пытанням мадэрнізацыі ўзбраення і ваеннай тэхнікі з іх арыентацыяй на новыя тэхналогіі. На ўзбраенні авіяцыйных часцей знаходзіцца мадэрнізацыя самалётаў Су-27 УБМ і МіГ-29 БМ і верталёты Мі-ВМТКОІ. Нядаўна на ўзбраенне былі пастаўлены мадэрнізаваныя радыёлакацыйная станцыя П-18БМ. Створаныя, выпрабаваныя і ўжо паступаюць на ўзбраенне ВПС і Войскаў СПА комплексы сродкаў аўтаматызацыі ўсіх звяненняў кіравання прынцыпова новага пакалення «Бор», «Паліана», «Спрут», «Рыф», якія дазваляюць павялічыць эфектыўнасць кіравання не менш як на 30 працэнтаў. Штодзень да баявога дзяжурства прыцягваецца больш за 1000 вайскоўцаў і асобаў грамадзянскага персаналу. Асабісты склад, задзейнічаны на баявым дзяжурстве, штодзень суправаджае больш за 400 паветраных суднаў».

«Авіяцыю плануецца пераўтварыць у род войскаў з рацыянальнай структурай і рацыянальным баявым саствам, — зазначыў генерал-маёр. — А таксама аснасціць яе шматфункцыянальнымі баявымі самалётамі і верталётамі. Развіццё зенітна-ракетных войскаў накіравана на забеспячэнне бяспекі і прыкрыццё найбольш важных аб'ектаў эканомікі і асноўных групоек Узброеных Сіл. Мэта радыётэхнічных войскаў — рэалізацыя канцэпцыі мабільнай, аўтаматызаванай і абароненай радыёлакацыйнай сістэмы разведкі паветранай прасторы».

«Актульна праца вядзецца сёння па ўзаемадзейнасці з ВПС Расійскай Федэрацыі, — падкрэсліў Ігар Азаронак. — Сумесная праца ахоплівае як пытанні навукова-практычнага прымянення, так і пытанні навуковых даследаванняў ВПС».

Рэспубліка Беларусь і Расійская Федэрацыя выйшлі на прынцыпова новы этап у забеспячэнні бяспекі Саюзнай дзяржавы ў пытанні ваеннага супраціўлення. З лютлага гэтага года прэзідэнты абедзвюх краін падпісалі Пагадненне аб сумеснай ахове знешняй мяжы Саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы і стварэнні Аднайняй рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Пагадненне накіравана на павышэнне характару і аб'ёмаў павышэнне эфектыўнасці супрацьпаветранай абароны і ваеннай бяспекі абедзвюх краін.

У планах ВПС Узброеных Сіл Беларусі на гэты год — практычнае асваенне новых спосабаў супрацьдзейнага магчымага Ваенна-паветранаму нападу. Адным з прыкладаў такой падрыхтоўкі стане ўдзел ВПС і Войскаў СПА ў апэратыўна-стратэгічным вучэнні Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі «Захад-2009», дзе будзе адрпрацаваны варыянт адказу на магчымы агрэсіўны супраць Саюзнай дзяржавы. Увогуле, у гэтым годзе вучэнняў, трэніровак і палёвых выхадаў запланавана больш за 200.

Ілья ЛАПАТО.

Тры вялікія дні

Сёння ў каталіцкім календары — Вялікі чацвер. Закончыўся перыяд Вялікага посту, і пачаўся Пасхальны Трыдуум (Тры дні), які працягнецца ў Вялікую пятніцу і Вялікую суботу, а яго найбольш значнай урачыстасцю з'яўляецца Пасхальная Вігілія (вечаровае набажэнства).

— Святы Пасхальны Трыдуум з'яўляецца цэнтрам усяго літургічнага года, — кажа ксёндз Аляксандр АМЯЛЯЧЭНЬ. — Гэты перыяд называюць таксама Трыдуумам Хрыста ўкрыжаванага, пахаванага і ўзваскрэлага, бо ён нагадвае тамніцу Пасхі, гэта значыць пераход Пана з гэтага свету ў дом Ньёбснага Айца. Праз здзяйсненне гэтай тамніцы ў літургічных і сакрамэнтальных знаках Касцёл унутрана аднаўчаецца з Хрыстом.

Літургія Вялікага чацвярга нагадвае Апошнюю Вячэр, калі Езус устанавіў таіства Эўхарыстыі. На Імшы спяваецца гімн «Хвала на вышніх Богу», які не гучаў на працягу ўсяго Вялікага посту. Падчас спеву гімна б'юць званы, якія пасля яго заканчэння змаўкаюць, пакаль гэты гімн не загучыць зноў падчас Пасхальнай Вігіліі.

Паводле традыцыі ў гэты дзень адбываецца абрад абмывання ног дванаціцца мужчынам на ўспамін таго, што Езус перад Апошняй Вячэрай абмыў ногі сваім вучням. Гэты абрад сімвалізуе служэнне і

любوى Хрыста, які прышоў не дзеля таго, каб Яму служылі, але дзеля таго, каб служыць іншым.

У другой палове дня Вялікай пятніцы адбываецца набажэнства, цэнтральнай часткай якога з'яўляецца ўшанаванне святога Крыжа. У Вялікую суботу Касцёл прабувае каля Труны Господняй, разважае пра мукі і смерць Хрыста. У гэты дзень не служыцца святая Імша.

Уноч з суботы на нядзелю паводле найстаражытнейшай традыцыі адбываецца чыненне (няспражне, лац. вігілія) на ўшанаванне Пана. Адзначэнне Пасхальнай Вігіліі — гэта ўжо святкаванне Вялікадня.

— Выключнае значэнне ўрачыстасці Пасхі вынікае з таго, што ўзваскрэсенне Хрыста ўмацоўвае веру і надзею чалавека, а праз велікодных сакрамэнтаў здзяйсняецца ўдзел Касцёла ў тамніцы Хрыста: мы памерлі, былі пахаваныя і ўзваскрэнем разам з Ім, — тлумачыць айцец Аляксандр. — Змест Пасхальнай Вігіліі вельмі развіты і багаты, ён уключае ў сябе ўсю гісторыю збаўлення.

Літургія Нядзелі распачынаецца на святані ўрачыстай працэсіяй з Найсвяцейшым Сакрамэнтам вакол святыні, пасля чаго служыцца ўрачыстая святая Імша.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

3 новым настроям — Па подпіска-2009 па новым прызы

Учора ў сценах рэдакцыі прайшоў чарговы што-квартальны розыгрыш прызоў срод па подпісчыку, якія выпісалі газету на 2-і квартал і даслалі нам запоўненыя купоны ўзваскрэсін латарэі.

Адваз адзначым, што географія выйгрышаў даволі шырокая. Каля трох дзясяткаў прызоў, срод якіх 7 калібровых тэлевізараў і халадзільнік «Атлант», апынуліся ў розных раёнах краіны.

Як і раней, на гэты раз вяршыцелямі лёсу нашых падпісчыкаў сталі госці «Звязды» — намеснік начальніка ўпраўлення распаўсюджвання друкаваных СМІ РУП «Белпошта» Аксана Мікалаеўна Чычкі, а таксама нашы чытачы Валяціна Іванаўна Кіместан і Нэла Іванаўна Старасценка, якія знаходзіцца цяпер на заслужаным адпачынку.

Падрабязнасці розыгрышу і спіс шчасліўчыкаў — у наступным нумары газеты.

Кар. «Звязды».



Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 9.04.2009 г. (для бн разлікаў)

1 долар ЗША	2 830,00
1 еўра	3 733,05
1 латыўскі лат	5 266,10
1 літоўскі літ	1 081,20
1 чэшская крона	140,00
1 польскі злоты	828,22
1 расійскі рубель	83,78
1 украінская грыўня	355,97

Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў

Цэнтрабанк РФ	USD	33,7781
10 UAH		42,0911
1000 BYR		12,0292
EUR		44,4993


Падпішчыця на часопіс «Гэты дзень» Г.Б. на 2009 год у рэдакцыю па самай выгаднай цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыбкова» УНП 10024047

Ліцэнзія Міністэрства № 0214049172806 выд. 03.05.2004 ад 02.05.2009

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Радавыя. Перамогі

Людскі помнік на прыватнай зямлі

Адзін з найпрыгажэйшых куточкаў Ушацкага раёна — возера Звонь. І ён жа адзін з трагічных. Шыльда на помніку сведчыць пра жудасныя падзеі больш як 65-гадовай даўніны. Вёска Гуцішча — старэйшая сястра Хатыні (яе сталі на год раней) з погелу не паўстала. Паўстаўшы помнік, які з цягам часу ператварыўся ў сімвал безгаспадарлівасці і чэрстваў — шыльда была прастрэлена з паліўнічай стрэльбы, цагляная кладка абвалілася. Па волі лёсу зямля, якую атрымаў фермер Юрый Нічыпар, была менавіта на паўднёвым бокі возера ва ўрочышчы Гуцішча. Тут ён заклаў ягадную плантацыю і стварыў гадавальнік для яліновых саджанцаў.

Справаю гонару паліцыя прывесці памятнае месца ў належны стан, нават рады быў, што лёс наканаваў яму гэткую місію. Дапамагалі Юрыю працоўныя з фермерскай гаспадаркі, малодшы сын Міхаіл. «Удалося знайсці валун з роўным бокам, каб прымацаваць шыльду, а здабыць каменне для падмурка было зусім нескладана. Дошку адрэзаўраваці ўласнымі рукамі», — узгадвае Юрый Нічыпар працу над ганаровым праектам. Побач з помнікам пад старою грушай — апошняя сведка трагедыі Гуцішча, з'явілася лаўка, высаджаныя кветкі. На Ушацкім Юрый Нічыпар — чалавек новы. Родам ён з Баранавіцкага раёна, жыў і вучыўся ў Слуцку. Сын настаўніка і афіцэра-ракетчыка. Сам таксама насіў афіцэрскае пагонны і нёс службу ракетчыка. З 2003 года галоўным заняткам Юрыя стала праца на зямлі. Пабудоваў дом, узяў ў арэнду і зарыбуй возера Звонь, наладзіў пляжыцкую для адпачынку, сочыць за парадкам. Помнік нагадвае цяпер кожнаму пра незвычайную зямлю і яе руплівага гаспадару.

Анатолю КЛЯШЧУК. Фота аўтара. НА ФОТАЗДЫМКУ: ЮРЫЙ НІЧЫПАР каля помніка, створанага па ўласным праекце.

ГОДОВОЙ БАЛАНС ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛНЕФТЕСТРАХ» ЗА 2008 ГОД

220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, кор.1, тел. (017) 226 78 88 млн руб.

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
Основные средства	6 259,3	Источники собственных средств — всего	9 758,2
Нематериальные активы	71,6	в том числе: уставный фонд	7 641,6
Финансовые вложения — всего	6 205,4	резервный фонд	247,5
в том числе:		добавочный фонд	1 007,1
инвестиции в дочерние общества	—	фонд накопления	—
инвестиции в другие организации	513,3	фонд потребления	—
облигации и другие долговые обязательства	5 692,1	целевое финансирование	—
прочие финансовые вложения	—	нераспределенная прибыль прошлых лет	—
Доля перестраховщика в страховых резервах	1 006,3	нераспределенная прибыль отчетного года	862,0
Дебиторы — всего	3 943,7	Страховые резервы и фонды — всего	15 522,2
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	325,2	в том числе:	
депо премий по рискам, принятым в перестрахование	—	страховые резервы	15 332,1
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	3 618,5	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	166,1
Прочие активы — всего	12 921,9	Кредиторы — всего	2 936,2
в том числе:		в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	188,7
незавершенное строительство	163,6	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	294,3
материальные ценности и затраты	1 768,4	депо премий по рискам, переданным в перестрахование	—
денежные средства	10 989,9	заемные средства	1 595,4
собственные акции (доли)	—	кредиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	857,8
прочие активы	—	Прочие пассивы	2 191,6
Непокрытые убытки прошлых лет	—	БАЛАНС	30 408,2
Непокрытые убытки отчетного года	—		
БАЛАНС	30 408,2		

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСО «БЕЛНЕФТЕСТРАХ» ЗА 2008 ГОД

Наименование показателя	Код строки	млн руб.	
		2	3
1	2	3	
I. Страхование жизни			
Страховые взносы (премии)	010	—	—
Страховые выплаты	020	—	—
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	030	—	—
Отчисления в гарантийный фонд	040	—	—
Расходы на ведение дела	041	—	—
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050	—	—
II. Страхование иное, чем страхование жизни			
Страховые взносы (премии) нетто-перестрахование	064	35 040,2	—
Изменение резерва незаработанной премии — нетто-перестрахование (+ или -)	067	- 1 965,5	—
Оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто-перестрахование	082	14 454,7	—
Изменение резервов убытков — нетто-перестрахование (+ или -)	092	- 458,2	—
Изменение других технических резервов (+ или -)	100	—	—
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	105	—	—
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	110	2 470,3	—
Расходы на ведение дела	120	12 478,1	—
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	121	316,9	—
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, принятым в перестрахование	122	140,8	—
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	3 389,5	—
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Операционные доходы	140	1 404,2	—
Операционные расходы	145	242,0	—
Внерезультационные доходы	150	1 557,5	—
Внерезультационные расходы	155	1 589,7	—
Финансовый результат	157	4 519,5	—
Использовано прибыли	158	3 657,5	—
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или -)	170	862,0	—

Достоверность баланса и отчета о финансовых результатах Закрытого акционерного страхового общества «Белнефестрах» подтверждены ОДО «Промодит» (специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0495307 от 19.12.2008 г. выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 02.02.2014 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ общества с дополнительной ответственностью «Аудитс» о бухгалтерской (финансовой отчетности) закрытого акционерного страхового общества «Белнефестрах»

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая отчетность) ЗАО «Белнефестрах», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь отражает финансовое положение ЗАО «Белнефестрах» на 1 января 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год. При этом совершенные ЗАО «Белнефестрах» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

25.02.2009 г. ОДО «Промодит» УНП 101143603

РОЗГАЛАС

КАЛІ «ЗАМЕРЗНУЦЬ» БАТАРЭІ? Апошнім часам усталявалася даволі цёплае надвор'е — сплюск тэрмометра ўдзень стабільна падымаецца вышэй за 10 градусаў. Мяркуючы па ўсім, ацяпляльны сезон набліжаецца да завяршэння.

Аднак казаць пра тое, што батарэі паўсюдна «замерзнуць», пакуль заўчасна, бо тэмпература паветра не дасягнула патрэбнага ўзроўню. Як нагадаў начальнік упраўлення камунальнай гаспадаркі і экалогіі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Анатолю ШАГУН, ацяпленне ў жыллёвым фондзе «перакрываюць» у тым выпадку, калі на працягу пяці дзён сярэднясутачная тэмпература паветра на дварэ трымаецца на ўзроўні 8 градусаў цяпла. Для балыці, школ і дзіцячых садкоў адпаведны нарматыў складае 10 градусаў. А вось на працы, напэўна, дзевяціцца крыху «пагартавацца». Як вядома, Мінгарвыканкам прыняў рашэнне аб адключэнні ацяплення ў адміністрацыйных і вытворчых памішканнях. Праўда, за выключэннем будынкаў лазняў, архіваў, бібліятэк, тэатраў і музеяў. Як паведаміў Анатолю Шагун, Мінжылкамунгас узгадніў завяршэнне ацяпляльнага сезона абласцям і гораду Мінску. Чым рэгіёны і скарыстаюцца, зразумела, у тым выпадку, калі будзе пераададлены тэмпературны нарматыў. Паводле інфармацыі Анатоля Шагуна, у найбліжэйшы час батарэі ў кватэрах «замерзнуць» на Брэстчыне, Гродзеншчыне, Гомельшчыне. Магчыма, хутка чарга дойдзе і да сталічных кватэр.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

НАШЫ ЛІДЗІРУЮЦЬ

Зборная Казахстана абыйграла ўчора каманду Украіны — 7:3 на юніах (да 18 гадоў) чэмпіянаце свету на хакеі ў дывізіёне I, які праходзіць у мінскім Палацы спорту.

Сёння зборная Беларусі, якая атрымала на турніры перамогу над Венгрыяй (5:4 па булітах) і Польшчай (4:1), сустрэнецца ў 19.00 з аднагодкамі з Украіны. Удзень адбудуцца яшчэ два матчы: Венгрыя — Польшча (12.00) і Казахстан — Літва (15.30). Супернікмі беларусаў у наступныя дні стануць равеснікі з Літвы (10 красавіка) і Казахстана (12 красавіка). Турнірную табліцу пасля трох гульнявых дзён узначальвае зборная Беларусі — 5 ачкоў (пасля 2 матчаў). Далей размясціліся каманды Казахстана — 4 (2), Венгрыі — 4 (2), Літвы — 3 (2), Польшчы — 2 (2), Украіны — 0 (2).

Сяргей ВІШНЕЎСКІ, БЕЛТА.

«Я НЕ РАЎНІВАЯ, АЛЕ ХАТУ СПАЛЮ»

Віцязьчанка падазраецца ў спробе спалення свайго сужыцеля, паведамляе прэс-сакратар Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС Марына Фандо. Не зусім удалы грамадзянскі шлюб пасля некалькіх гадоў сумеснага жыцця даў вялікую трэшчыну. Мужчына як уладальнік прыватнага дома выстаны сваю другую палавіну за дзверы. Помста прайграўшай жанчыны ўзасобілася ў спробе спалення былога лубоўнага гняздычка разам з сужыцелем. Выбрацца з падпаленага дома, дзверы якога былі заблакаваны агнём, віцязьчану ўдалося праз аконны праём.

Вольга БАГАЧОВА, БЕЛТА.

ПРАФЕСІЙНЫ ЖУРНАЛІСТ — ЗА 2 ГАДЫ

Прафесійным журналістам у Беларусі цяпер можна стаць усяго за 2 гады. На факультэце павышэння кваліфікацыі журналісцкай кадрў Інстытута журналістыкі БДУ змогуць прайсці падрыхтоўку карэспандэнты, рэдактары, адміністратары, якія працуюць у СМІ і маюць няпрофільную вышэйшую адукацыю. Як расказаў дэкан факультэта Ганна Басова, пасля двухгадовага навучання слухачы атрымаюць дыплом дзяржаўнага ўзроўню аб прысаваенні кваліфікацыі «журналіст».

На цырымоні адкрыцця курса будзе адзначана, што толькі 40 працэнтаў усіх рэпарціраў, карэспандэнтаў, рэдактараў, якія працуюць у беларускіх рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ, маюць профільную — журналісцкую — вышэйшую адукацыю, астатнія спецыялісты заканчалі медыцынскія, эканамічныя, педагагічныя ВНУ. Больш за ўсё сярэд няпрофільных спецыялістаў у журналістыцы філолагаў.

«Гэта еўрапейскі падыход да навучання журналіста, калі, атрымаўшы вышэйшую адукацыю па спецыяльнасці «эканаміст», чалавек піша на эканамічныя томы і заканчвае спецыяльныя курсы павышэння кваліфікацыі, дзе яго навучаюць асновам журналістыкі», — адзначыла дэкан факультэта. У цырымоні адкрыцця курса ўзялі ўдзел прадстаўнікі міністэрства інфармацыі і адукацыі, кіраўнікі вядучых рэспубліканскіх СМІ, выкладчыкі БДУ.

Юлія ВАНІНА, БЕЛТА.

АЗАРАНКА НАВІЙГРАВЛА МІЛЬНЁН

Вікторыя Азаранка зарабіла ў 2009 годзе больш за мільён долараў прызвываў.

Спіс самых грошавых спартсменаў на гэтым тыдні абнарадавала Сусветная тэнісная асацыяцыя. Мінчанка ў ім змяшчаецца на трэцім месцы. Узначальвае спіс амерыканка Серэна Уільямс — больш як 2 мільёны, на другім месцы расіянка Вера Званарова — 1 мільён 175 тысяч.

Прадпрыемствы канцэрна «Белдзяржхарчпрам» не экспартуюць вінаградныя віны і вінаматэрыялы

У Беларусі зараз няма прадпрыемстваў, якія маюць права экспартаваць вінаградныя вінаматэрыялы, якія імпартаваць у краіну. Прадпрыемствы канцэрна «Белдзяржхарчпрам» не пастаўляюць вінаградныя віны і вінаматэрыялы за межы рэспублікі, паведамлілі карэспандэнты БЕЛТА ў прэс-службе канцэрна.

Такую афіцыйную заяву канцэрн «Белдзяржхарчпрам» зрабіў у адроз адзін кіраўнік Распаўсюднага Генэраля Анішчанкі ў інтэрв'ю РІА Навіны. У прыватнасці, паводле яго слоў, «ёсць падстава лічыць, што праз Беларусь у Расію ахвочыя інакш пастаўці віны і вінаматэрыялы не дазволена ў Расіі маладзускіх вытворцаў, а таксама пастаўці гэтых вырабаў з іншых рэгіёнаў, на якія ў Расійскай Федэрацыі накладзена поўная забарона».

Не заахвочвайце браканьераў — не купляйце кветкі

Толькі-толькі парадавала нас першым сапраўдным цалком веснавое сонейка, а побач са сталічнымі станцыямі метрапалітэна ўжо з'явіліся «прадаўцы» з букетамі кветак у руках...

Гэта першацвіеты — дзіўныя расліны, якія прызвычаліся цвісці тады, калі ў лесе на дрэвах жыць няма лісця, і кожны цвілець сонечныя праменьні даходзіць да самай зямлі. Найбольш поўна выкарыстоўваюць умовы дастатковай асветленасці і ўільгатаення невялікія расліны — эфемералы. Яны адрозніваюцца незвычайнай пашпелісцю: з'яўляюцца на свет адрэзана пасля раставання снегу і хутка развіваюцца, нягледзячы на веснавую прахалоду, а праз тыдзень-другі ўжо цвітуць. Звычайна гэта адбываецца ўжо ў красавіку (у асобныя цвіліць яны — за канца сакавіка) і цвітуць яны да сярэдзіны мая.

Як паведамлілі ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, у Беларусі растуць такія першацвіеты, як лясная ветраніца, сон-трава, высакордняя пралеска, падснежнік і пралескі, ландыш майскі і іншыя. Гэтыя кветкі з'яўляюцца ўпрыгажэннем нашых лясцоў, аднак колькасць іх нумульна зніжаецца. Выз-джаючы на прыроду, гараджане імкнуча прыхапіць з сабой і букет «падснежнікаў». Але яны доўга не стаяць, а масавы збор першацвіетаў падрывае колькасць іх папуляцыі і здольнасць да вегетацыі. Да першацвіетаў адносяцца і расліны, унесеныя ў Чырвоную Кнігу Рэспублікі Беларусь. Самавольны збор ці знічэнне такіх дзікарослых раслін забаронена. Кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях за такія дзеянні прадугледжаны штрафныя санкцыі ў памеры ад 20 да 50 базавых велічын. Зборачы першацвіеты, грамадзяне губляць іх, а калі набываюць у гандляршу — заахвочваюць браканьераў. Родзіцца веснавыя кветкі лепш не чапаць, яны прыгожыя ў сваім натуральным асяроддзі.

Сяргей СТАРЫНАЎ.

У 2008 годзе сярэднястатыстычная сям'я мінчан на набывае прадуктаў і харчаванне па-за домам выдаткавала 595,2 тысячы рублёў

Як паведамлілі ў Галоўным статыстычным упраўленні горада Мінска, гэта на 0,3% менш, чым у 2007 годзе. У структуры расходаў на прадукты харчавання летас на мяса прыпадала 33,7%, малака і малочныя прадукты — 16,7%, хлеб і хлебнапрадукты — 11,6%, садавіны і ягады — 9,4%, агародніну і лябавыя — 6,7%, яйкі — 1,9%, рыбу і рыбапрадукты — 6%.

Віктар КУШНАРОЎ, «Мінск—Навіны».

ВЫБІЦЬ ГЛЕБУ 3-ПАД НОГ КАРУПЦЫ

Карупцыю няхта трапіла параўнаў з хваробай, якая можа не толькі аслабіць, але і ўвогуле разбурыць «арганізм» эканомікі. І аднаго «хірургічнага ўмяшання» — карных мераў — у барацьбе з гэтай заганай яна недастаткова. Патрэбна прафілактыка і ліквідацыя асяроддзя, якое сілкае карупцыю. Тут як нідзе дарчы прышлішы зброеныя дзяржава крокі па лібералізацыі эканамічнага заканадаўства, спрашчэнні працэдур, аўтаматызацыі шэрагу кантрольных функцый.

Так, у мэтах удасканалення дзейнага парадку ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці Саветам Міністраў распрацаваны і накіраваны на разгляд Кіраўніцка дзяржаўны праект Указа «Аб ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці», які прадугледжвае скарачэнне колькасці ліцэнзаваных відаў дзейнасці, тэрміну здзяйснення працэдур ліцэнзавання, дакументаў, якія патрабуюцца для атрымання ліцэнзій і іншых мераў, што маюць на мэце недапушчэнне карупцыйных працяў у гэтай сферы.

У мэтах рэалізацыі сацыяльна-эканамічных і арганізацыйна-практычных мерапрыемстваў антыкарупцыйнага характару, а таксама Дзяржаўнай праграмы спрыяння заняцасці насельніцтва на 2008 год дзяржаўныя органы зроблены шэраг захадаў, накіраваных на павышэнне ўроўню заняцасці насельніцтва. Дзякуючы гэтым узровень беспрацоўя на працягу мінулага года пастаянна зніжаўся і на 1 студзеня 2009 года склаў усяго 0,8 працэнта да колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва.

Летас вялася работа па удасканаленні дыферэнцаванай сістэмы аплаты працы кіраўніц дзяржаўных камэрцыйных арганізацый. Для павышэння зацікаўленасці работнікаў такіх арганізацый прыняты Указ Прэзідэнта «Аб некаторых пытаннях стымулявання рэалізацыі прадукцыі, тавараў (работ, паслуг)».

Камітэтам дзяржкантролю праведзены праверкі мэтавага і рацыянальнага засваення бюджэтных сродкаў, якія выдаткоўваюцца на будаўніцтва і рэканструкцыю аб'ектаў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці. У ходзе праверак суб'ектаў прадпрыемстваў і арганізацый дзейнасці, якія ажыццяўлялі будаўніцтва ў Брэсцкай і Гомельскай абласцях, выяўлена завышэнне кошту будаўнічых-мантажных работ на 1857,7 млн рублёў. У Гродзенскай вобласці завышэнне кошту такіх работ на аб'ектах Дзяржпраграмы «Чыстая вода» на 2006-2010 гады складала, як высветлілася пры праверцы 8 арганізацый, 166,1 млн рублёў.

КДК пры ўдзеле Генеральнай пракуратуры і Дзяржкаммаёмасці ў першым паўгоддзі 2008 года ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі праведзены праверкі выканання мисювымі органамі ўлады і землекарыстальнікамі патрабаванняў заканадаўства, у тым ліку па парадку вызначэння зямельных участкаў фізічным асобам і суб'ектам гаспадарання. Выяўлена 446 парушэнняў зямельнага і прыродаахоўнага заканадаўства, большасць з якіх — самавольнае займанне зямельных участкаў і іх нямэтавае выкарыстанне.

Пры вывучэнні органаў дзяржаўнага казначэйства Мінфіна плашчых дакументаў, паддадзены да аплаты распрадкарднікамі бюджэтных сродкаў на правядзенне дзяржаўнай закупкі ў 2008 годзе, папярэджана незаконных і нямэтавых выдаткаў дзяржаўных сродкаў на суму 14,3 млрд рублёў.

Летас таксама былі выяўленыя факты парушэнняў пры ажыццяўленні знешнеэканамічнай дзейнасці з тытульнымі вырабамі, вытворчасці і абароце піва. Шырокае распаўсюджванне атрымалі выпадкі ўягнення піва замежнай вытворчасці ў цэнавы абарот. Асобнымі імпарцёрамі рэалізавана 4,15 млн літраў піва на суму 8,3 млрд рублёў фірмам, якія не падсправаздачныя падатковым органам, ці ўжо ліквідаваныя, ці адмаўляюць факты атрымання піва.

Да пераацэнкі часу застаюцца значымі аб'ёмы нелегальнага абароту спіртэўтрымальнай прадукцыі і тытульных вырабаў. У 2008 годзе за невыкананне заканадаўства ў гэтай галіне органамі фінансавых расследаванняў распачата 18 крымінальных спраў, да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута 129 правапарушальнікаў. Усяго апісана і арыштавана 100,7 тысячы бутэлек алкагольнай прадукцыі, 5,2 тысячы дал спірту на суму 2 млрд рублёў. Выяўлена больш за 820 парушэнняў заканадаўства пры ўвозе ў Беларусь і абароце на яе тэрыторыі тытульных вырабаў, спынена 540 спроб незаконнага ўвозу алкагольнай прадукцыі ў колькасці 43,5 т.

Сяргей АЛЯКСАНДРАЎ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СУСВЕТНАЯ ЭКАНОМІКА БУДЗЕ ЗНАХОДЗІЦЦА У СТАНЕ КРЫЗЫСУ ЯШЧЭ ТРЫ ГАДЫ?

Крызісны перыяд у сусветнай эканоміцы, хутчэй за ўсё, прадоўжыцца не адзін год, а калія трох гадоў, заявіў у сераду першы віцэ-прэм'ер Расіі Ігар ШУВАЛАЎ.

Пры гэтым ён адзначыў, што за гэты складаны перыяд трэба «падрыхтавацца да таго, каб прывесці структурныя пераўтварэнні». Першы віцэ-прэм'ер лічыць, што РФ «у цэлым знаходзіцца ў лепшым стане для гэтага. Калі паглядзець на еўрапейскія краіны або ЗША, то яны для структурных пераўтварэнняў пенсійнай рэформы, рэформы адукацыі, аховы здароўя могуць не так гнутка адрагавіцца».

ЛАТВІЙСКІЯ ДЭПУТАТЫ ДАЗВОЛІЛІ НАРОДУ РАСПУСКАЦЬ СОЙМ

Сойм Латвіі 8 красавіка прыняў у канчатковым чытанні папраўкі да канстытуцыі, якія дазваляюць распускаць парламент на аснове вынікаў рэферэндуму.

Для таго, каб ініцыяваць рэферэндум аб роспуску сойма, неабходна жаданне 10 працэнтаў выбаршчыкаў. За роспуск сойма павіны прагаласавалі не менш за дзве траціны ад той колькасці выбаршчыкаў, якая ўзяла ўдзел у апошніх парламенцкіх выбарах. На дзейны сойм папраўкі распаўсюджацца не будуць: яны ўступаць у сілу пасля наступных парламентарных выбараў.

АБВІНАВАЧВАЮЦА СУПРАЦОЎНІКІ БРЭСЦКАЙ МЫТНІ

Супрацоўнікі Брэсцкай мытні абвінавачваюцца ў атрыманні хабару за незаконны пропуск тавараў. Пра гэта паведамлілі ў пракуратуры Брэсцкай вобласці.

Следчым аддзелам па найважнейшых справах пракуратуры Брэсцкай вобласці закончана папярэдняе расследаванне крымінальнай справы, па выніках якой адзін з інспектараў Брэсцкай мытні абвінавачаны ў атрыманні 3 хабару на агульную суму \$200, у тым ліку апошняга ў памеры \$100 сумесна са старшым інспектарам Брэсцкай мытні, праінфармавалі ў ведамстве. Хабар мытнікі атрымалі за пропуск праз мытню мяжу тавараў без вылаты мытных пошлінаў, хоць іх сплагненне было абавязковым. Знаходчыцца 31 студзеня гэтага года ў пункце мытнага афармлення «Олтуш» Малаарыцкага раёна, яны за хабар у \$100 прапусцілі тавар агульнай вагой больш за 340 кг коштам каля \$65 млн, які падлягаў абкладанню ўвазнымі мытнымі пошлінамі на суму, большую за \$22 млн. Абодва супрацоўнікі мытні абвінавачваюцца таксама ў злжыванні службовым становішчам. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюцца не толькі атрымальнік хабару, але і раней не судзімы жыхар Брэста, які ім гэты хабар даў.

Гары БЕЛТА.

ламенцыя выбараў. Нагадаем, што прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс пасля масавых беспарадкаў у Рызе ў студзені 2009 года заявіў, што ў насельніцтва павіна быць права ініцыяваць роспуск сойма. Прэзідэнт паабяцаў, што калі сойм не прыме такія папраўкі, ён распустіць парламент сам.

МАЛДАУСКАЯ АПАЦЫЯ ПРЫСТРАШЫЛА ЗАХАПІЦЬ БУДЫНАК УРАДА

Удзельнікі акцыі пратэсту ў цэнтры Кішынёва запатрабавалі ад улады Малдовы вызваліць 192 чалавек, затрыманых 7 красавіка за ўдзел у пагромах у цэнтры горада. У выпадку, калі МУС не адпусціць удзельнікаў беспарадкаў, маніфестанты пагражаюць сілай увайсці ў будынак урада.

Масавыя беспарадкі, якія суправаджаліся пагромамі і сутыкненнямі з паліцыяй, адбыліся ў сталіцы Малдовы ў аўторак, 7 красавіка. Удзельнікі мітыngu пратэсту супраць вынікаў выбараў, на якіх перакаваную перамогу атрымалі камуністы, захапілі парламент і рэзідэнцыю малдаўскага прэзідэнта. Абодва будынкi былі разрабаваны і падпалены. Колькасць пацярпелых пры беспарадках, паводле афіцыйнай версіі, перавысіла 270 чалавек.

ПА ВЫХАДНЫХ У РАСКЛАДЗЕ ЗМЯНЕННІ

3 11 красавіка змяняецца расклад руху электрацягнікоў на ўчастку Мінск — Асіповічы.

Як паведамлілі ў Мінскім аддзяленні Беларускай чыгункі, электрычка Мінск — Талка адпраўлена са станцыі Мінск-Пасажырскі ў 14.31 па выхадных днях здымаецца з маршруту. У той жа час па выхадных прызначаецца электрацягнік Мінск — Талка адпраўленам з прыпыначнага пункта Інстытут культуры ў 15.55.

ЗА БРАКАНЬЕРСТВА АТРЫМАЛІ ТЭРМІНЫ

За незаконную здабычу пяці казуль і нанясенне прыродным рэсурсам урон у асабліва буйным памеры ў дачыненні да браканьера судом Гродзенскага раёна прызначана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з выпрабавальным тэрмінам 1 год 6 месяцаў з кампенсатыйнага насеннага ўрону ў памеры 10,5 мільёна рублёў. Частку ўрону — 8,4 мільёна — паршылнікам была апланчана добраахвотна да суда.

За палаванне ў цэмнах час сутак з пад святла фараў з выкарыстаннем транспартнага сродку (матацыкла MT-10) суд Быхаўскага раёна прызначыў двум браканьерам пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 1 год умоўна кожнаму з канфіскацыяй двух палюўных страляў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПО ПОРУЧЕНИЮ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ИМУЩЕСТВОМ, ОБРАЩЕННЫМ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА, ПРИ БОРИСОВСКОМ РАЙИСПОЛКОМЕ

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже оборотных в доход государства объектов недвижимости, расположенных: Борисовский р-н, д. Лошица, в т.ч.:

№ лота	Назначение объекта	Общ. пл. (кв.м.)	Начальная цена, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	контора	84	18 351 000	1 800 000
2	гараж	331	37 400 000	3 700 000
3	мастерская	162	23 645 000	2 300 000
4	котельная	97	11 664 000	1 160 000
5	склад ядохимикатов	418	49 072 000	4 900 000

Задаток перечисляется на р/с № 3012020200110 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Оплата за объекты осуществляется в течение 2 месяцев и 25-ти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Объекты продаются без условий. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится **12.05.2009 г.** в 15.00 по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, к. 215. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **11.05.2009 г.** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактные телефоны: (8017) 2246134, (80177) 739327. Сайт в интернете: www.rlt.by

КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ КУП «ЛАНДЫШ»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже имущества, расположенного по адресу: с. Слук, ул. М. Богдановича, д. 5/а, в составе: здание цеха, об. пл. 3406,5 кв.м, кирпичное ограждение, железобетонное ограждение, таль электрическая ТЗ-050, котел КСТ-25, котел КСВ-0,9Т. Начальная цена с НДС (снижена на 10%) — 737 099 793 бел. рубля. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» 28.02.09. Аукцион состоится **21.04.2009 г.** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **20.04.2009 г.** до 17.00 по указанному адресу.

Контактный телефон (8017) 224 61 34. Сайт в интернете: www.rlt.by

ЗВЫКЛЯЯ ПАДТАПЛЕННІ

Два масты ў Магілёўскай вобласці падтопленыя ў выніку паводкі.

Першы — у Чавускім раёне, праз раку Проню. Вада паднялася на 40 см вышэй за праезную частку моста, які звязваў вёскі Скварск і Дзедня. У выніку цяпер цяжка праехаць да трох вёсак, дзе жывуць увогуле больш за сто чалавек.

У Мсціслаўскім раёне паднялася вада на рацэ Віхра каля вёскі Чырвоны Берэг. Яны падтапіла мост, які вядзе да вёскі Красная Паляна. Па ім праблематычна дасягаць да дзюх маланасельных вёсак, дзе жывуць 6 чалавек.

— Падтапленне гэтых мастоў адбываецца штогод і не прыносіць вялікіх праблем, — пракаментаваў прэс-сакратар Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС Юрый МЯТЛІЦКІ. — Жыццё і дзейнасць людзей не порушаныя. Ёсць аб'язны шляхі. Супрацоўнікі МНС аб'язваюць выскоўваць, забяспечваюць іх у выпадку неабходнасці вады і ежай.

Ліона ІВАНОВА. СЯЎБА

НА МІННЫХ ПОЛІ

У прыватным сектары Гомеля па вуліцы Чарнігаўскай пры правядзенні сцябу ў полі знойдзена міна часоў Вялікай Айчыннай вайны. Разміраваннем небяспечнай знаходкі займалася спецыяльнае падраздзяленне гомельскай вайсковай часці. Адначасова ў вёсцы Аболычы Жлобінскага раёна пры рэканструкцыі мелірацыйных сістэм у канале было знойдзены артылерыйскі снарад. У населены пункт былі выкліканы сапёры з Рэчыцы, якія яго і абяскоўдзілі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. МАЛАТКОМ ПА ГАЛАВЕ

ДЗЕЛЯ 100 ТЫСЯЧ

Жыхар вёскі Глінная Івацвіцкага раёна прызнаны вінаватым па ўчыненні разбюю ў дачыненні да сваёй маці.

Судзімы за крадзеж і ўхіленне ад выплаты аліменту беспрацоўны стукнуў па галаве малатком сваю маці. Жанчына атрымала цялесныя пашкоджанне ў выглядзе раны галавы, 32-гадовы сыноч забраў у пацярпелай 100 тысяч беларускіх рублёў, на якія купіў спіртныя напоі.

Паводле слоў старшага памочніка пракурора Брэсцкай вобласці Вольгі ДЗМІТРУК, суд прызначыў мужчыну пакаранне ў выглядзе 8 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму. Касацыйную скаргу злучэнцы на жорсткасць пакарання судовае калегія па крымінальных справах Брэсцкага абласнога суда адхіліла, прыгавор пакінуў без змянення.

Надзея ДРЫЛА. МЕНЕДЖАР — ЗЛОДЗЕЙ

У адной з крамаў у Баранавічах нехта выраў тавару на 9,5 міль рублёў, і гэта пры тым, што нікага ўзлomu не было.

Міліцыя хутка выявіла на злодзея. Супрацоўнік магазіна працаваў менеджрам-кантралёрам і адказваў за таварна-матэрыяльны каштоўнасці. Пасля працы ён адключыў сігналізацыю і адчыніў ключом дзверы. Украўшы пяць чалавечых замарыляў, ноўтбук, сістэмны блок, злодзей такім жа чынам пакінуў краму.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Ён умеў радавацца поспеху іншых

Сорак дзён, як пайшоў з жыцця Аркадзь Апанасавіч ТОУСЦІК — яркай постаць у звяздзюўным летанісе. За трынаццаць гадоў рэдактарства «Звязда» стала не месцам працы — жыццём Аркадзя Апанасавіча. Існавалі інашы пасады і званні, але ягоная прысутнасць была заўсёды з намі — ён абавязкова адгукаўся на кожную удалую публікацыю, умеў шчыра радавацца поспеху іншых. Атрымаць пахвалу ад Тоўсцкіх лічылася больш пачэсным, чым адметны ганарар — ён ведаў чыю газетаму слову! Іншы раз падказваў тэмы. Мы рабілі «Звязду», як раней, разам.



Роўна праз месяц мы будзем святкаваць чарговы юбілей Перамогі, крыву раней — Дзень друку. Мы, звядзюўцы, вельмі любім гэтыя святы, бо заўсёды пераўсмяем разам са сваімі ветэранамі — хто ваяваў, хто працаваў. П'ём гарбаты з печывам, спяваем, дорым гасцам кветкі. А душою такіх нашых майгоўскіх сустрач заўсёды быў Аркадзь Апанасавіч: умеў хараша расказаць і пра ваіну, і пра газетныя будні. Бо расказаць было што — надта зместным было жыццё. Моцны журналіст, ён умеў выбраць галоўнае, афарбаваць свой аповед лёгкім гумарам. Вось так наш былі рэдактар працягваю гуртаваць калектывы, яднаючы пакаленні.

Да сёлёгнага свята стары салдат не дайшоў. Але жыццё працягваецца. Штодзень спяшаецца да чытача свежы нумар нашай любімай «Звязды» — газеты-легенды, слаўны летапіс якой пісалі розныя пакаленні журналістаў. І Аркадзь Апанасавіч Тоўсцкі, які мудры і светлы воблік мы нясём з сабою, — як раней, на перадавоў.

Звяздзюўцы.

Абзац

Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Рускі Кірыль плануе наведваць з пастырскамі візітам Мінск у другой палове гэтага года, паведамлілі БЕЛТА ў Беларускам экзархаце.

Патранкантроль на беларуска-расійскай граніцы ўводзіцца не будзе. Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-цэнтры Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Беларусі.

Мінскія спецыялізаваныя цэнтры па замене аўтамабільных шынаў павялічылі кошт сваіх паслуг на 20%. Цяпер, каб «пераабуть» машыну, аўтаамаатар у залежнасці ад дыяметра, складанасці дэмантажу і ўстаноўкі колаў у сярэднім павінен выкласці каля \$60 тыс. Пры вялікім радыусе колаў кошт даходзіць да \$120. Па словах спецыялістаў, гэта звязана з вялікай колькасцю ахвотных пампаць гуму.

У Кобрэне два падлеткі забілі настаўніка. Цэла настаўніцкая школы-інтэрната для дзяцей, якія слаба чуюць, са слядамі паводы было знойдзена на вуліцы. Як высветліла следства, яго пабілі два навучанцы аднаго з кобырнскіх каледжаў. Прычынай злачынства стаў сатавы тэлефон, які маладыя бандыты забралі сябе. Узбуджана крымінальная справа.

У Беларусі з'явіліся першыя ахвяры клішчюў. Ад укусаў крыжовак пацярпелі 12 чалавек, у т.л. 7 дзяцей.

3 Філіяла банка ў Пецярбургу скралі банкамат. Апоўначы ў банк уваваліся тры мужчыны ў насунутых на твар кепках. Яны блакавалі дзверы ахуюнікаў, скралі банкамат і павезлі яго на аўтамабілі. Як вызначылі супрацоўнікі міліцыі, што прыбылі неўзабаве, апошні раз грошы ў банкамат закладваліся 6 красавіка. Сума скрадзенага высвятляецца. План «Перахоп» вынікаў не даў.

Поўны абзац

Каля 30 гадзін удалося праехаць прышліпенімам да днішча аўтобуса выхадцу з Афганістана, каб пераканана, што ён прыбыў не ў тую краіну, куды планаваў. 19-гадовы малады чалавек, які марыў іміграваць у Італію, трымаў свой шлях з Афін. Перабыліўшы аўтобусы, ён прывязваў сябе рамянем да днішча аўтобуса, які ехаў зусім іншым шляхам. Нелегал праехаў праз Македонію, Сербію, Венгрыю і Славакію. У канцы 2800-кіламетровай паездкі яго выявілі механікі. Яны выяўлялі вандроўніка са сховішча і пачулі толькі адно пытанне: гэта Італія? Аднак гэта была Польшча. Чалавек быў замерыляў, моцна стомлены і жудасна голодны. Ён зоймуецца службы па незаконнай міграцыі.

Амерыканскі канал CBS завяршае паказ самага працяглага ў гісторыі серыяла «Пуцыводнае святло». Апошняя серыя сагі, гісторыя якой налічвае ўжо 72 гады, будзе паказана ў верасні. Такое рашэнне было прынятае пасля рэзкага падзення рэйтынгаў і недахопу сродкаў. Упершыню амерыканцы пазнаёмліліся з героімі «Пуцыводнага святла» ў 1937 годзе.

У беларускіх крамах можна часам убачыць незвычайныя дзілікатэс — каўбасу з шакаладам. Каўбаса «Міланская» амаль нічым не адрозніваецца ад паліўных каўбасак, але складаецца з 97% свініны і 3% шакаладу. Такую каўбаску выпускае адзін з мясакамбінатаў. Як кажуць, на лобы густ...

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

«А БЕЛАРУСЫ — УСЁ Ж НАЦЫЯ ГАЗЕТНАЯ...»

Як карэспандэнт «Звязды» працаваў у газетных павільёне «Белсаюздруку»

З газетнымі шапікамі мы сутыкаемся амаль штодня. То газеты купіць, то асваду, то картку тэлефонную, то талоны на прaeзд... Своеасабліва крама «1000 добрых», толькі ў мініяцюры.

Асноўная ж функцыя шапіка — забяспечыць жыхара горада газетай. На сёння ў краіне зарэгістравана каля 1300 розных выданняў, і, вядома ж, пэўным чынам іх патрэбна рэалізоваць. Спосабаў гэтых шмат (падпіска — адзін з найбольш эфектыўных). Але рознічны продаж — таксама варыянт.

Каб вывесцілі, што гэта за «хлеб» — прадаваць друкаваную прадукцыю, я вырашыў на адну працоўную змену стаць звычайным кіяскёрам...

Па сталіцы найбольш распаўсюджаныя кіёскі «Белсаюздруку». Усяго ў Мінску іх усталявана каля 340, кіяскёраў, адпаведна, каля 716. З усіх выданняў у сталіцы з'явіўся амаль рэвалюцыйны шапік — павільён на вул. Жукоўскага, 10а. Ён нашмат большы за звычайныя газетыны шапік, таму кіяскёраў-прадаўцоў тут двое, але і прадаюць яны не толькі газеты, але і шмат іншых тавараў. Паласаванца тут можна нават кавы (для гэтага ўсталяваны адмысловы апарат). Навошта ў павільёне падтрымлівае DVD-сістэма, уключаная на канале MTV. Так што, прыйшоўшы ў павільён па любімым «Звязды», вы ўдзяліць зможаце адпачыць пад кліп Брытні Спірс ці Дэймы Калдуна, пацягваючы раз-пораз светлы «Капучына»...

Гэты павільён працуе ўжо каля месяца, — кажа **начальнік аддзела арганізацыі гандлю РУП «Белсаюздрук» Аксана Міхайлаўна ВАЛГАЙ**. — І сёння ў сталіцы ён такі адзін. Гэта дастаткова новая форма працы для нас, бо тут мы паспрабавалі сумясціць пловы як кіёска, так і крамы. Звычайна людзі ў кіёсках завуцкі кіяскёрамі, але паколькі ў нас не кіёск, а павільён, то ўмоўна прафесійна можна абазначыць як кіяскёр-прадавец.

Каб працаваць у сферы абслугоўвання, — прызначае Аксана Міхайлаўна, — патрэбен своеасаблівы склад характару і своеасаблівы вытрымка. Таму, безумоўна, скаргі на кіяскёраў бываюць. Цяпер распрацоўваем адукацыйную праграму для кіяскёраў, якая будзе праходзіць у некалькі этапў. Галоўны ж прынцып — ад адноснай да пакупніка залежыць продаж.

А яшчэ, як мне расказала Аксана Валгай, да 80 працэнтаў супрацоўнікаў «Белсаюздруку» складаюць прадстаўнікі слабай паловы чалавечай, кіяскёраў-мужчын з 716 чалавек няма ніводнага.

Гэта ўчора не было, сёння — будзе. За працу бярэцца карэспандэнт «Звязды»...

ПАУДАДЗЫ ДА АДКРЫЦЦЯ: КУДЫ СКАВАЛІС «СТРАКАЗА»?

Працоўны ранак у суботу для кіяскёраў Алены Фалькоўскай і Аляксандры Дашкевіч пачынаецца амаль за гадзіну да адкрыцця павільёна. Алена прыязджае на сваёй машыне, а Саша жыве ў гэтым ж мікрараёне (ісці недалёка), таму, як прызналіся дзяўчаты, у прынце, асаблівых праблем дабрацца да працы ў іх няма. Гэта я са сваёй Маланікаўкі амаль гадзіну еду...

З двух бакоў

БЫЦЬ АБО НЕ БЫЦЬ БУДОЎЛІ?

У сераду ўвечары ў Мінску, каля 25-га дома па вуліцы Бурдзейнага, адбываўся збор падпісаў супраць пабудовы дамоў. Рэч у тым, што падрыхтаваны праект, паводле якога замест невялікага парку адпачынку, які людзі зладзілі сваімі рукамі, павінны ўзнікнуць два дамы. Для жыхароў гэта, найперш, знікненне дзіцячай пляцоўкі, месца адпачынку для сталых людзей, скарачэнне стаянак для аўтамабіляў і г.д. Да таго ж, калі абодва дамы ўзнікнуць, дык «назіраць» за жывымі суседзямі стане нашмат лягчэй, паколькі дамы будуць знаходзіцца ад ужо пабудаваных на адлегласці 20-25 метраў. А гэта ўжо зусім натуральнае нежаданне дзяліцца прыватным жыццём.

Мала таго, высветлілася, што ўсе гэтыя планы на будаўніцтва рабіліся «за спінай» у жыхароў навакольных дамоў, бо апошняга дзедаліся пра будаўніцтва зусім выпадкова, калі амаль усё было вырашана. А таму ініцыятыўна група жыхароў неадкладна пачала барацьбу супраць такіх дзеянняў:

— Яны, будаўні, вырашылі, што мы павінны жыць, як у куратніку: такім чынам, мы павінны задыцкаваць, давяцця адно на адным і глядзець у гэтыя вокны, — **распаўнае спадарыня Людміла Івананна, ініцыятар збору подпісаў**. — Вядома, што такое становішча рэчаў нас не задавальняе, а таму мы і вырашылі хоць некалькі абараніць свае правы — вось, зараз паклікалі ўсіх жыхароў на сход, каб вырашыць, што рабіць...

А рабіць трэба было неадкладна, бо як распавядаюць жыхары, ужо даходзіла да таго, што абяцалі прывезці будзёзеры, каб умовамант зруйнаваць гэты невялікі малады парк. Менавіта таму ўсе жыхары ахвотна падпісаліся пад зваротам у Фрунзенскі райвыканкам. Але замамураўліла справу з будаўніцтвам толькі тое, што людзі паабяцалі класіцыя пад будзёзеры, калі раптам тымца будаўня...

— Рэч у тым, што прадстаўнікі ЗАТ «Атлант» (фундатар будаўніцтва, — **Аўт**.) прыйшлі ў нашу ЖЭС № 83 і паставілі там на першым паверсе урну, — працягвае Людміла Івананна, — у якую ўсе супрацоўнікі гэтага прадпрыемства, што стаяць у «кватэрных» чаргах, кідаюць паперкі, маўляў, яны за будаўніцтва. Хоць большасць з іх жыве ў іншых месцах: хто ў Зялёным Лу-



зе, хто — ва Уруччы, у Шабанах. І атрымоўваецца, што гэтыя людзі, якія аніякага дачынення да нашага раёна не маюць, насамрэч вырашаюць наш лёс...

У дадатак, як паведамляюць жыхары, многі супрацоўнікі «Атлант» прымуслі пад пагорзай звальнення пісаць гэтыя «ухвалыныя» лісты... Калі ж ініцыятыўна група паспрабавала вывесцілі, паводле якіх дакументаў павінна пачацца будаўніцтва, то сустрэла адпор, бо, як высветлілася, іхняга прыходу ўжо чакаў прафесійны юрист, які наадрэ адмовіўся пазнаміць людзей з матэрыяламі па праекце. Жыхарам нічога і не засталася, акрамя як выклікаць міліцыю, пад націскам дакументаў. З апошніх было бачна, што за людзей усё ўжо даўно вырашана, бо патрэбныя подпісы ўжо «красаваліся» на паперцы.

Самая цікавае, што гэта ўжо другая спроба завалодаць гэтым кавалкам зямлі — першая была зроблена шэсць гадоў таму. Але таты жыхары, дзякуючы дэпутату парламента, здолелі абараніць свой скверык ад... усё таго ж ЗАТ «Атлант»:

— Чаму завод халадільнікаў так «пазартыўся» на гэтую зямлю? — **разважае спадар Анатоль**. — Бо дакладна вядома, што ніякія іншыя ўстановы не прэтэндуць на наш парк. Ніякую зямлі мы не хпае... Хай на пусціцы будуць кожны ўлець!.. А тут жа ўвогуле нельга будаваць, бо прама пад намі знаходзіцца старыя могілкі...

І сапраўды, як кажуць старажылы, што яшчэ жылі ў тамашнай

Знайшлася «Страказа» пад лістом паперы, на які мы напачатку не звярнулі ўвагі.

На гадзінніку без пэўна хвілін да адкрыцця, а перад дзвярыма павільёна ўжо чарга. Нервова пераступаючы з нагі на нагу, першыя пакупнікі ўжо рыхталіся да «шторму».

Мы ж у гэты час заканчвалі сартаванне прэсы. Учарашнюю патрэбна было зняць са сталажа, на яе месца пакласці свежы нумар. Затым палічыць колькасць таго, што засталася непрададзеным і адклісі — усё нараспрадзеныя нумары ў канцы тыдня збіраюцца.

— Мы ж у гэты час заканчвалі сартаванне прэсы. Учарашнюю патрэбна было зняць са сталажа, на яе месца пакласці свежы нумар. Затым палічыць колькасць таго, што засталася непрададзеным і адклісі — усё нараспрадзеныя нумары ў канцы тыдня збіраюцца.

Стрэлка гадзінніка ляцела яшчэ шалёна, а нам патрэбна было выстаіць яшчэ і новыя часопісы... — Ну, што? Адкрываеся? Ужо чарга, — словы Алены для мяне як машком на спіне — бязна. Але дараго назад няма...

РАЇЦА ПАЧЫНАЕЦА...

Гэта раней я думаў, што ў кіёсках людзі купляць газеты. Слухайце: як я і наўні! Нашы першыя пакупнікі куплялі дзяднак праязныя, цыгарэты і мінеральную ваду без газу. А ўжо затым пачыналі звяртаць увагу на газеты.

Вось дзюўчына зайшла. Высокая, стройная, прывабная. Я ўжо і гэтыя нават раскладваць спыніў, сацэу за прыгажуняй, спрабуючы вызначыць, да якога друкаванага выдання ляжа душа ў мадэлі. Дзюўчо прагледзела вітрыну, затым вопытным вокам акінула сталаж з глянцавымі часопісамі і падышоўшы нарэшце да касы, папрасіла...

— Вось дзве хлопцаў. Падышоўшы да касы, з ухмылкай, птыгаю ў маіх напарніц. «Дзюўчаты, га дзюўчаты? Шакаладку купіць хочам, а што вы нам параіце? Што самае смачнае?»

Адкуль гэта ведаць кіяскёр, ён што, усё назвы шакаладу спрабуюць павінаць? Яны ж гэтую прадукцыю прадаюць, а не вырабляюць. Пакуль я так стаяў, з пытаннімі пачалі падыходзіць і да мяне: «Скажыце, а «Автобизнес» ёсць?», «Женскую газету» хачу!», «Мне патрэбны коміксы, а вы ёсць?», «А плаціць Вам ці на касе?»...

Стаў я спачатку на зале — папраўляў раскіданыя пасля пакупнікоў газеты і шыткі. І вось ля сталаж з дзюўчыні выданнімі знаходжу цэннік ад «Валікай тямніцы Хамы і Сусліка». І пакуль я шукаў, адкуль гэты цэннік заваліўся, мяне спаткала чарговае пытанне: «А што ў вас ець для жанчін?»

Ведаецце, хто задаваў пытанне? Пахлы мужчына! Так-так, я ўжо прызвычаўся да таго, што «Скарэты Сабрыны» купляць пераважна для хлопчыкаў, а «Женская газета» — нарочай ідзе ў мужчын.

Значыць, выданні для жанчын. Не ведаю, ці парады бы я і што-небудзь, калі б у мяне не было навыкаў у журналістыцы. Але якраз тут гэтыя веды прыйшліся вельмі

да месца. Бачачы выданні для жанчын першы раз у жыцці (бо звычайна я іх не чытаю), даялося не толькі расказваць іх змест, але нават і рэкамендаваць. А мужчына прызнаўся пасля, што да жонкі ў бальніцу ідзе, таму ўся перыёдыка выключна для яе. Густ мой мужчыну спадабаўся, у выніку ён купіў усё, што было аўтарытэтна мною адрэкамендавана...

— Скажыце, а «Клей-момент» ёсць? — на гарызонце пахлыла жанчына з маленькім нукам гадоў самі. Дзве пары вачэй пільна сацаў за мной.

— Няма, толькі звычайны, канцёрскі, — прыходзіць мне на дапамогу Алена і паказвае на вітрыну школьных прылад.

— А што вунь там у кутку такое шаранькае стаіць, ці не клей ПВА? — не сумнімаўся бабуля, патрабуючы адказа менавіта ад мяне. Я, зірнуўшы на надліс шаранькага цюбіка, пацвярджваю бабуліны здагадкі: — А ён клей якасу? Такі ж радкі, які і канторскі?

— Не, больш густы, — спрабуючы выплысці на агульняй эрудыцы, пачынаю тлумачыць пакупніцы. — Ім картон зручна склейваць.

— А для пластыку дакладна не падыдзе?.. — знаць недаверліва пачала бабуля.

ДАВЯРАЙ І ПРАВЯРАЙ

Пакупнікі заходзілі да нас патокма. То ніводнага, то чалавек дзясця.

— А ў вас выпадкі крадзяжоў былі? — пытаюся ў Алены, калі ў павільёне ўжо стала цяжка.

— Не, тое каб часта, але нядаўна вёс маладога чалавека зваліва: спрабавала часопіс «Цюнінг для аўтамабіляў» вынесці. Вядома, забіўшыся пра аплату. А часопіс, між іншым, 12 тысяч каштуе. І прстойны такі хлопцэц з выгляду быў, гадоў пад трыццаць...

Дзверы павільёна зноў адчыняюцца (як кажуць, не прайшоў і год) — і чарговая партыя пакупнікоў ужо корпаецца ў сталажы з газетамі, адшукваючы патрэбнае. Вось жа народ — хлебам не кармі, дай у газетах пакапацца. І гадоўнае, з якім задавальненнем яны гэта робяць!

Пакуль Алена і Аляксандра шчыравалі на касе, я, сточыў ў зале, сацаў за тым, каб нічога не было вясце. І хоць пакупнікі ў нас усё сумленныя (дзясцая Богу), пасля расповеду пра цюнінг я на кожнага пакупніка глядзеў з асцороўкай. Павільён адмысловай сістэмай аўдыёразагавання яшчэ не абсталяваны, таму штрык-кодаў, якія б зівелі пры вынасе тавару, яшчэ няма. Таму гадоўным пакуль застаецца пільнае вока кіяскёра, якое акрамя пакупнікоў, касы і тавару, павінна сачыць яшчэ і за залай. У рэшце рэшт мая звышпільнасць дада сваё плён.

Нічым не прыкметны з выгляду хлопчык гадоў дзясцці стаў ля сталажа дзіцячай літаратуры і пільна



Фота Настасіа ЗАНЬКО.

ўгледдаў у часопіс «Скарэты Сабрыны». Затым усё яшчэ не звалі, таму ўся перыёдыка выключна для яе. Густ мой мужчыну спадабаўся, у выніку ён купіў усё, што было аўтарытэтна мною адрэкамендавана...

— Ало, бабушка, ты когды мена за хлебом пасылала, сколько денег дала? Пять тысяч? Неправда...Пятсот рублей. Скончыўшы размову, хлопчык...узяў «Сабрыны» і пакаў у пакет. Я назіраў далей — што ж хлапанчэ рабіць будзе?

А ён тым часам падышоў да другога сталажа, дзе ляжалі альбомы, шыткі, блакноты... Неўзабаве кампанія «Сабрыне» склалі яшчэ два альбомы...

Далёка хлопчык не адшюў... **КАЛІ ТЫ ГЭТАГА ХОНАШ**

Часта даводзілася бачыць, як дзці «стройлі» бацькоў. Вось адзін хлопчык гадоў пяці ніяк не згаджаўся на той варыянт, які прапаноўвалі бацькі: толькі адну (а не пяць) размяльваць. Малое ў такіх выпадках тупала нагамі і выцягвала з паліцы самыя дарагія і яркія вокладкі (у 70 працэнтаў гэта былі усё тыя ж нумары «Сабрыны»). І калі непачынаў бацькі ніяк не хацелі саступацца, малое выкарыстоўвала апошні козыр: пераходзіла на гучны-гучны плач. І тут свой спрыт пачынаў і выведзенае на віліцу малое працягвала свае оперныя канцэрты ўжо там.

— Можна, на касе паспрабуеш? — прапанавала мне Алена і ўбіваючы мой шок, сучеўшыся: — Нічога, бацька не трэба. Усе мы некалі пачыналі.

Сістэма работы касавага апарата нескладаная. Бераце тавар і нахіляецца, каб запішчэў штрыккод. На экране камп'ютара з'яўляецца назва тавару з рознымі нумарамі. Вы павінны выбраць на экране той нумар газеты, які пажадаў набыць пакупнік. Затым увесці колькасць тавару (звычайна, калі газета адна, то набіраецца адзінку). Пасля націснучы яшчэ паўтройку клавішаў, каб з'явілася акенца для ўводу сумы, якую для аплаты працягвае пакупнік. Памайстэрску нацкаецца «Увод» і пад гукі квітка, які выбівае камп'ютар, аўтаматычна адкрываецца каска, дзе вы збіраеце грошы для расчыты. Вось і ўсё арыфметыка, як кажуць. Але не ўсё так проста. Талона, да прыкладу, штрык-кода не маюць, таму яны прабіваюцца па асобнай схеме.

А зараз уявіце, які спрыт і лёгкасць рук патрэбна мець касіру для таго, каб на аднаго кліента прыходзілася не больш за дзве хвіліны? Менавіта столькі часу затрачвалі мае напарніцы-прафесіяналы на аднаго пакупніка. Мне ж толькі на тое, каб штрык-код запішчэў,

патрабавалася часам амаль цэлая хвіліна. Затым пакуль я націскаў (вядома, напачатку блытаючыся) розныя клавішы, то забываўся патрэбнае колькасць тавару. Чак друкаваўся, вылазіла каса з грашмыма, а я яшчэ не ведаў, колькі павінен даць рашты. Хоць для гэтага мне патрэбна было проста ўважліва паглядзець на экран камп'ютара...

Адзінае, што ў мяне выходзіла на выдатна, быў гэта словы на развітанне: «Дзякуй влікі. Прыходзьце яшчэ»...

— У мяне рукі каменныя — спрабуючы апраудацца перад Аленай і Аляксандрай, у чарговы раз прашу ў іх парадзі. Яны, усміхнуўшыся, ахвотна пачынаюць тлумачыць наноў і нават паказваюць на практыцы алгарытм дзеянняў.

А пакупнікі, не ведаючы, што перад імі псеўдакасі (ці дакладней скажыце, наваўленыя кіяскёры), нічога і не было падыходзілі да майёй касы і працягвалі газеты, шыткі, часопісы. З горам палаталі, але ўжэ праз хвілін пяць я, налаўчыўшыся, стаў за касой, быццам усё жыццё толькі на ёй адной і працаваў. Вынікам майго нядоўлага стаўня за касай і адпаведна гонарам, сталі некалькі газет, адна пачка цыгарэт і цэлы цюбік клею!

Заканчваючы змену, я апошні раз па-кіяскёрску акідаваю вокам залу. Усё ж мне яе будзе не халапа, так паспеў я прывыкнуць да гэтых газет, DVD-сістэмы і пакупнікоў з розным настроям. Адзінае, што я адчуваў, акрамя пацнуцца голаду (з раніцы не паспеў паснедаць), гэта пацнуцца стомы ў нагах. Працу кіяскёраў (менавіта ў гэтым павільёне) можна судзіцьсі хіба што з працай кандуктараў, якія пастаянна на нагах ці з пацтукамі ў полі, а яшчэ з працай фотамадэляў, якія пастаянна хадзіць павінны. Толькі подзьму ў кіяскёра сваёй — гэта газетыны павільён.

А беларусы — усё ж нацыя газетная. Газеты мы вылісваем, газеты мы і купляем. І хай студэнты БДУ па спецыяльнасці «web-журналістыка» мне і запярочаць, скажыце, што век газеты адлічвае свае апошнія гады, але я ў гэтым пакуль не магу пагадзіцца. На сёння газета яшчэ патрэбная. І кажу пра гэта ўпэўнена не толькі як журналіст, але і як кіяскёр.

Ілья ЛАПАТО.

Годовой БАЛАНС за 2008 год

ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ»

220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А.
Тел. (017) 222 75 49

млн.руб.

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
Основные средства	7 589	Источники собственных средств, всего	10 555
Нематериальные активы	22	в том числе:	
Финансовые вложения, всего		уставный фонд	4 621
в том числе:		резервный фонд	311
инвестиции в дочерние общества		дополнительный фонд	4 441
инвестиции в другие организации		фонд накопления	
облигации и другие долговые обязательства		фонд потребления	
прочие финансовые вложения		целевое финансирование	
Долга перестраховщиков в страховых резервах	5 032	нераспределенная прибыль прошлых лет	
Дебиторы, всего	2 360	нераспределенная прибыль отчетного года	1 182
в том числе:		Страховые резервы и фонды, всего	21 193
дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	194	в том числе:	
дело премий по рискам, принятым в перестрахование		страховые резервы	20 261
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	2 166	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	908
Прочие активы, всего	20 008	гарантийные фонды	24
в том числе:		Кредиторы, всего	2 340
незавершенное строительство	485	в том числе:	
материальные ценности и затраты	569	кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования	269
денежные средства	18 951	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	
собственные акции (доли)		дело премий по рискам, переданным в перестрахование	
прочие активы	3	заемные средства	1 037
Непокрытые убытки прошлых лет		кредиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	1 034
Непокрытые убытки отчетного года		Прочие пассивы	923
БАЛАНС	35 011	БАЛАНС	35 011

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ» ЗА 2008 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	За отчетный период
1. Страхование жизни		
Страховые взносы (премии)	010	
Страховые резервы	020	
Изменение объема по страхованию жизни (+ или -)	030	
Отчисления в гарантийный фонд	040	
Расходы на ведение дела	041	
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050	
2. Страхование иное, чем страхование жизни		
Страховые взносы (премии) — нетто перестрахование	064	39 347
Изменение резерва (страховой премии) — нетто перестрахование (+ или -)	067	-3 003
Оплатенные убытки (незаботные выплаты) — нетто перестрахование	082	18 409
Изменение резервов убытков — нетто перестрахование (+ или -)	092	-293
Изменение других технических резервов (+ или -)	100	
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	105	
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	110	2 358
Расходы на ведение дела	120	14 576
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	121	596
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, принятым в перестрахование	122	201
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	1 103
3. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы 1 и 2		
Операционные доходы	140	7 762
Операционные расходы	145	5 305
Внеоперационные доходы	150	1 003
Внеоперационные расходы	155	1 186
Финансовый результат	157	3 377
Использовано прибыли	158	2 195
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или -)	170	1 182

В 2008 году компания сотрудничала с аудитором индивидуальным предпринимателем Ткач Светланой Ивановной. Юридический адрес: 220022, г. Минск, ул. Чапыцкого, д. 20, кв. 64. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0495309 от 05.01.2009 г. выдано Министерством финансов Республики Беларусь по сроку действия по 02.02.2014 г. УНП 100904268. Свидетельство о государственной регистрации от 24.08.2000 г. № 955 выдано Минским горисполкомом.

Аудиторское заключение: бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАСО «Промтрансинвест», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАСО «Промтрансинвест» на 1 января 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, при этом совершенные ЗАСО «Промтрансинвест» финансово-хозяйственные операции соответствуют законодательству.

УНП 100357923

«ШТО Ё ВАС ДОБРАГА?»

Валыціна КАНДРАТОВІЧ, старшыня праўлення Навагрудскага раённага слажывоўскага таварыства:

— Калі гаварыць пра працу, дык мы нядаўна — 29 сакавіка — адкрылі ў горадзе сваю новую харчовую краму. Гэта вельмі добрая падзея для ўсяго нашага калектыву, які прыклаў шмат намаганняў для ажыццяўлення такіх планаў, дый, думаю, для ўсіх гараджан. Што да асабістага... Сын ажаніўся (*сьмяецца*

У Беларусі дазволена пералічваць цэны на медыцынскія тавары з крэдыторскай запазычанасцю

У Беларусі дазволена пералічваць кантрактную цэну на вышучаныя ў свабоднае абарачэнне пасля 1 студзеня 2009 года медыцынскія тавары, па якіх лішчыцца крэдыторскае запазычанасць па абавязальствах перад пастаўшчыкамі, згодна з афіцыйным курсам Нацыянальнага банка на першае чысло кожнага месяца. Такое рашэнне змяшчаецца ў ўказе Прэзідэнта Беларусі ад 31 сакавіка № 160, якім унесены змяненне і дапаўненне ва ўказ ад 11 жніўня 2005 года № 366 «Аб фарміраванні цэнаў на лекавыя сродкі, вырабы медыцынскага прызначэння і медыцынскую тэхніку».

Гэта норма распаўсюджваецца на астаткі імпартных медыцынскіх тавараў, якія паступілі на мытныя склады пасля 1 студзеня 2009 года, не рэалізаваныя на першае чысло наступных месяцаў. Як растлумачылі ў прэс-службе, такое рашэнне прынята для паабсягнення дэфцыту лекавых сродкаў і ў мэтах захавання існуючага ўзроўню лекавай дапамогі насельніцтва.

Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Мінэканомікі не чакае росту спраў аб банкруцтве

Змяненні і дапаўненні ва ўказе Прэзідэнта ад 12 лістапада 2003 года № 508 «Аб некаторых пытаннях эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва)» былі ўнесены кіраўніком дзяржавы ў панядзелак новым ўказам за нумарам 178. Як патульвалі журналістам у Міністэрстве эканомікі, Указ 2003 года тады кардынальна змяніў старажытнае аб'ектаў аб эканамічнай неплацежаздольнасці, бо вызначыў прыярытэт абароны ад банкруцтва стратэгічна важных прадпрыемстваў, а таксама ўвёў дасудовае аздараўленне праблемных арганізацый. Тады ж былі створаны спецыяльныя камісіі пры міністэрствах, канцэрнах і выканкамах, якія разглядалі неплацежаздольныя арганізацыі і прымалі ў залежнасці ад сітуацыі рашэнне аб дасудовым аздараўленні, рэарганізацыі або ліквідацыі.

Цяпер камісіі будуць ацэньваць не толькі эфектыўнасць планаў дасудовага аздараўлення прадпрыемстваў, але і планаў іх санацыі, рыхтаваць прапановы па іх карэкціроўцы. Таксама будуць забяспечаны ўмовы для паспяховай дзейнасці камандаў кіраўнікоў: яны змогуць аказваць паслугі, спадарожныя антыкрызіснаму кіраванню (юрдычныя паслугі, кансультаванне па пытаннях камерцыйнай дзейнасці і кіравання, навуковыя даследаванні, адукацыйная дзейнасць). Але ў мэтах недапушчэння канфліктаў інтарсёў аказанне такіх паслуг іншым кіраўнікам або прадпрыемствам-банкрутам забаронены. Пры гэтым у дзяржорганізацыі будзе магчымасць падключыць такія каманды спецыялістаў-кіраўнікоў да працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці падведмасных арганізацый. І нарэшце, для своечасовага прымянення санацыі і прадухілення ліквідацыі прадпрыемстваў у новым Указе № 178 удасканальваюцца эканамічныя крытэрыі ўзбуджэння працэдур банкруцтва.

— Колькасць спраў аб эканамічнай неплацежаздольнасці і банкруцтве вось ужо на працягу 3 гадоў застаецца стабільнай і складае на сёння 1,5 тысячы ўсяго па рэспубліцы. Каля 90% — гэта прыватныя фірмы, якія ўжо практычна спынілі сваю дзейнасць, — паведамаў дырэктар Дэпартаменту па санацыі і банкруцтве Мінэканомікі Александр Міранічэнка. — А што датычыцца прагнозу, ці будзе расці колькасць такіх спраў — пакажа час. Але скажу, што Беларусь мае агульную колькасць гэтых спраў у працэнтных адносінах значна меншую, чым ва ўсіх суседніх дзяржавах.

Аляксандр Іванавіч раскажаў таксама, што рыхтуецца ўдасканаленне Закона «Аб эканамічнай неплацежаздольнасці і банкруцтве»: — Гаворка пойдзе не пра канцэптуальныя змены, бо канцэпцыя выбрана поўнацю правільна, а пра дапрацоўку пытанняў, што ўзнікаюць у практычнай дзейнасці гаспадарчых судоў і кіраўнікоў, а такія пытанні шмат. Усе краіны літаральна штогод пераглядаюць заканадаўства аб банкруцтве...

А што датычыцца тэрмінаў працэдур банкруцтва і ліквідацыі, Аляксандр Міранічэнка адзначаў, што сярэдні тэрмін разгляду найбольш простых спраў, звязаных з ліквідацыяй, складае 6-7 месяцаў, а паправаванні Суветнага банка па такіх тэрмінах — год і тры месяцы.

Павел БЕРАСНЕЎ.

ЛЮДЗІ ГРОШЫ ЛІЧАЦЬ, бо іх стала меней

Ехаў з Баранавічаў да Мінска і зварнуў увагу на кантралёраў, якія двойчы правяралі білеты — чыгунка на перавозках пасажыраў нясце страты. Але віватая ў гэтым не «зайцы», а людзі якія сталі менш ездзіць. Народ ужо не раскідаецца рублямі.

У вагон зайшлі двое — адзін з саксафонам, а другі з баянам. Сыгралі і праспявалі, але ніхто з пасажыраў ім грошай не даў, не падалі і мужчыну-інваліду. Раней такога не было.

Здзіўлі ў сталічныя таксіст. Я паехаў на Маскоўшчыну па амартызатар, а ў вадзіцельне не знайшла ся пцёркі для рашты.

— Тыя часы мінулі. З раніцы вы першы пасажыр, — растлумачыў таксіст. А было гэта якраз у аэбд.

Запачкі таксама падскачылі ў цане: выраб доллар. Так што крызіс нагадвае пра сябе паўночнага.

Але назіраюцца зрукі іншага плана.

Толькі ўспомнім дэфолт 1998 года. Да яго многія расійскія выданцы друкваліся ў Фінляндыі, а здарыўся фінансавы абвал, і працавалі свае друкарні, ажыла і прамысловасць.

Праблемы даймаюць баранавіцкі «Бархмі» не першы год, і галоўная з іх звязана са збытам прадукцыі. У жорсткай канкурэнцыі з імпартнымі мытнымі сродкамі выступае няпроста, але тут пакупнік пачаў аддаваць перавагу бархміўскім парашкам. Няхай

яшчэ не масава, але тэндэнцыя назіраецца. За два месяцы гэтага года ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам рост продажаў дасягнуў амаль 154 працэнты. Людзі лічаць грошы, якіх у кашалку стала меней.

На гэтым прадпрыемстве закупілі за 100 тыс. еўра імпартнае ўпаковачна-расфасоўвальнае абсталяванне, і неўзабаве ўпакоўка на баранавіцкіх парашках стане больш якаснай і прывабнай.

І тут важна, каб аічынным мытным сродкам аддаў перавагу не толькі звычайнае пакупнікі, але і дзяржаўныя структуры. Напрыклад, бальніцы, войска, санаторыі могуць рэальна змяніць сітуацыю на «Бархмі».

Зрукі ў лепшы бок ёсць і на бавуявінным аб'яднанні, толькі яны рана казача пра стабільнасць. Але калі рост паказчыкаў апошняга перыяду не зменшыцца, то прадпрыемства можа атрымаць падтрымку ад дзяржавы для тэхналагічнай рэканструкцыі вытворчасці.

Што да скарачэнняў, то яны, найперш, датычацца пенсіянераў. Ды і тут падыход выбарачны. Нельга сказаць, што на тым жа «Бархмі» пенсіянераў ужо няма.

І на рынках сітуацыя неадназначная. На першы погляд, здаецца, што там нічога не змянілася, а ў нядзелью зазірнуў на кірмаш «Палескі» і падалося, што прадаўцоў больш чым пакупнікоў. У тых, хто

гандлюе прамысловымі таварамі, вялікія праблемы з рэалізацыяй, ды і цану даводзіцца зніжаць.

Летася сілікатныя блокі каштавалі ў прадпрыемстве 220 тыс. сяч рублёў за м, а сёння ўжо 165 тысяч. Упала цэна і на мяса, асабліва адборнага. На цэнтральным рынку ў Баранавічах яна знізілася на 10-15%. Яшчэ нейкі месяц таму цэна на карпа даходзіла да сямі тысяч, а цяпер не дацягвае да пяці.

Наступіла зацішша і ў усталяваннем вокнаў ПВХ. Вось пайшла мода і адзін перад адным пачалі мяняць дрэўляныя рамы на пластыкавыя — хоць у іншага і не было на гэты патрэбы. Іншыя пенсіянеры сядзяць на бульбе з капустай, а вокны усталяваюць. Дзясяткі прадпрыемстваў і фірмаў накручвалі цану і неўзабаве было адчуць яна бралася. І цяпер слухы, аўтобусныя прыпынкі, пад'езды залепленыя абвесткамі, дзе прапануецца ўсталяваць вокны па самай нізкай цане і нават ў растэрмінавоўку.

Пры ўсіх мінусах трэба прызнаць, што крызіс прымушае зняць з вачэй ружовыя акулеры і паглядаць на рэальны жыццё. Калі ў добрага гаспадары няма возу, ён брычку купіць не будзе. Але гэта, калі ён гаспадар.

Крызіс закончыцца, як толькі чалавек, сям'я, дзяржава будуць жыць у адпаведнасці са сваімі магчымасцямі.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.



Фота Анатолія КЛЕШЧУКА.

Музычны шопінг

в. Зялёнка, Полацкі раён.

Што будзем піць, панове?

У рамках спецыялізаваных выставаў «Бістро. Крама. Рэстараны» і «Піва. Віны і напоі», якія адкрыліся ўчора ў сталіцы, у тым ліку праходзяць і міжнародныя конкурсы-дэгустацыі віна, піва і іншых напояў. Нам удалося пагуць ацнку беларускага рэспублікаўнага ад аднаго з экспертаў журы, намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага аграрнапрамысловага агенцтва «Moldova-Vin», Мікалая ТАРАНА:

— Я быў на ўсіх 12 конкурсах, якія праводзіліся падчас выставы «Віно і напоі». З кожным годам нешта змяняецца: калі раней дамінавалі плодова-ягадныя віны, моцыны, салодкія, мацаваныя, то сёння іх колькасць знізілася і складае толькі 30% ад усіх вінаў, хоць раней была — 70%. Гэта прагрэс, што слабыяўцы пераходзіць на натуральныя вінаградныя віны, бо яны з'яўляюцца агульна прынятымі, гэта і стыль жыцця, і культура спажывання, і здароўе нацыі. Бо цяжка казаць пра здароўе насельніцтва, калі яно ўжывае віны са спіртзнасцю 18% і цукрам 12-16%.... Пераход на сухія вінаградныя віны — гэта еўрапейскі напрамак. І яшчэ, усё ж павінна ўзраці доля марочных вінаў. Вядома ж, гэта не за адзін дзень, але павінна быць тэндэнцыя. І мне было прыемна, калі на конкурсе былі марочныя віны, зробленыя ў Беларусі, і добра адзначэння спецыялістамі.

Аднак Мікалай Георгіевіч выказаў яшчэ досыць цікавую і можа ў чымсь нечаканую думку, што мы чымсь павінны захаваць вытворчасць плодова-ягадных вінаў:

— Я разумею, што Беларусь з'яўляецца краінай з традыцыйным плодова-ягадным вінаводствам. Я, знаходзячыся ў Рызе, казаву на гэтую тэму, што ўсё ж краіны Балтыі і Беларусь павінны захаваць такую вытворчасць. Але я маю на ўвазе трохі іншыя віны, чым тыя, якія я сёння каштаваў, дзе 18% спірту і 120 г/л цукру. Такой вытворчасці

плодова-ягадных вінаў я не хацеў бы. Я мяркую, што ў Беларусі ёсць дастаткова сыравіны, каб вырабляць натуральныя плодова-ягадныя віны, але з акцэнтам менавіта на натуральнасць. Моцныя цукрыстыя віны вырабляць лягчы. Але вось у Венгрыі, Чэхіі, Германіі ёсць катэгорыі вінаў, якія будуцьца на невялікім утрыманні спірту і захаванні асабліва сціпую гэтаў плодуў, Уроўневі спірту павінен быць на ўзроўні вінаградных вінаў — ад 8 да 12% і з невялікім цукрам.

Па словах Мікалая Тарана (пасля Расіі) зямля краін СНД па аб'ёме экспарту вінаў з Малдовы. Летась аб'ём экспарту склаў 45 мільянаў долараў. Частка віна была пастанулена ўжо ў бутэльках, а частка — налівам. Мікалай Георгіевіч працаваў у складзе беларуска-малдаўскай камісіі па супрацоўніцтве ў эканамічным сектары, і ў прычыне, ён разумеў пазіцыю беларускіх улад, якія імкнуцца пашыраць менавіта пастаўкі вінаў налівам:

— З боку Беларусі ёсць патрабаванне, каб асноўная частка вінаў была разліта ў бутэлькі ў Беларусі, і мы ў прычыне згодныя з такім пунктам гледжання, але мы хочам, каб нам пакінулі квоты і на бутэлькаванні ў нас віны.

Праўда, як спецыяліст, Мікалай Георгіевіч супраць, каб высякажасныя віны разліваліся за межамі Малдовы, бо «транспартіроўка не з'яўляецца спрыяльным момантам у захаванні якасці гатовых вінаў».

Павел БЕРАСНЕЎ.

«ЁСЦЬ КРЫЗІС ЦІ НЯМА, ЗАЎСЁДЫ ДА МЕСЦА РАЗУМНАЯ ЭКАНОМІЯ»

А на мой погляд...

Якія «ахоўныя механізмы» вы задыявілі (або не) у сваім жыцці ў сувязі з фінансавым крызісам: перагледзелі сямейны бюджэт, часова адмовіліся ад нейкіх буйных пакупак, знайшлі дапрацоўку і г.д.?

Наталія ЛАПКО, начальнік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Стаўбцоўскага райвыканкама:

— Калі гаворыць асабіста пра сябе, пра сваю сям'ю, дык тут галоўны наш рэцэпт — незалежна ад таго, ёсць крызіс ці няма — гэта разумная эканомія. Той жа электраэнергія, газу, які можна адключыць, калі стала цёпла. Яшчэ я перагледзела некаторыя, які прыняты гаварыць, жаночыя выдаткі на розныя каштальт дробязі: калі патрэбны, калі не вельмі. У харчаванні, напэўна, стала аддаваць перавагу не купленым прадуктам, а стравам, прыгатаваным сваімі рукамі, прычым па рэцэптах традыцыйнай беларускай кухні. Гэта дражні, кілкі, смажаная бульба ці адвараная ў «мундзіраці», марынаваныя грыбы і г.д. Атрымліваецца проста, але надорага, жаўняна і смачна. Перагледжам, вядома ж, і сямейны бюджэт у больш глабальным сэнсе, асабліва з улікам несучасных прагнозаў.

Таруе пытанне: а што будзе наперадзе?

Ігар БУКСА, намеснік начальніка па збёзе Ганцавіцкіх раённых электрасетак:

— Ведаецца, у мяне асабіста практычна нічога пакуль не змянілася: як жыў дагэтуль, так і жыў. Зарплата, базале, не зменшылася, так што на ўзроўні выдаткаў крызіс не моцна адбіўся на сямейным бюджэце. Летась з'ездзілі ў Крым, сёлета таксама плануем, тым больш што неабходна падлячыць саставы. Праблема тут, напэўна, не столькі ў фінансав, колькі ў тым, ці атрымаецца летам узяць вадолус. Гэта я кажу пра сённяшні дзень, зразумела, да лета яшчэ дажыць трэба. На ўзроўні працы павявы крызісу, безумоўна, адчуваюцца больш ярскава, прынамсі, увесь час гаворыцца пра неабходнасць эканоміі. Хоць, на мой погляд, калі глядзіць навіны па тэлебачанні, разуменьне, што ў параўнанні з іншымі краінамі свету Беларусь крызіс закрываў не моцна.

Дырэктар аднаго з буйных прадпрыемстваў Г. Брэста (прозвішча прасіў не называць):

— Вы каму задаеце гэта пытанне? Я ж дзяржаўны чыноўнік... Так, па-першае, давялося ўрэзаць расходную частку сямейнага бюджэту, тым больш што і сям'я ў мяне вялікая. Цяпер кожны сямейнік уважліва сочыць за тым, на што ідуць грошы. Закрыта гэта і прадукты харчавання, тым больш што раней мы сумесна вырашылі прытрымлівацца здаровага ладу жыцця. Пра-другое, мы зварнулі ўвагу на пасадкі бульбы, агародніцы — морквы, буракі, Капусту, на халь, не ўмеём вырошчваць. Дамовіліся са сваякамі, што будзем рабіць пасадкі сумесна ў экалагічна чыстых раёнах — дзе апошняй пражываюць. Зараз крызіс набывае насенне высакажасныя гатункі. З адзённым таксама вырашылі крыху скараціць «апетыты» — у кожнага яго хапае, нейкі час новае можна і не набываць.

«БРЭСТ. САДРУЖНАСЦЬ-2009» — НЕ ПРОСТА ВЫСТАВА-КІРМАШ

Гэта яшчэ інвестыцыйны форум, фестываль маркетынговых рашэнняў і многае іншае, што можа зацікавіць і дзелавых людзей, і звычайных пакупнікоў. Як восень у Брэсце ўжо шмат гадоў адметна тэатральным фестывалем «Белая Вежа», зіма — «Студзеньскім музычным вечарам», так і вясна пачынаецца з бізнэс-форуму «Брэст. Садружнасць». Сёлета вытворцы, бізнэсмлены, гандляры зборваюць у горадзе над Бугам адзінаццаты раз. На гэты раз выстава-кірмаш зойме адроздзе дзве паліцыі: для вываду спарту і лёгкаатлетічных манеж. На плошчы каля 2500 квадратных метраў размясцяць свае экспазіцыі 130 прадпрыемстваў розных формаў уладнасці з Беларусі, Расіі, Эстоніі, Польшчы. Калектыўны стэнд рыхтуе Заходняя адміністрацыйная акруга Масквы. Упершыню ў гэтым годзе на выставу прыедуць такія вядомыя прадпрыемствы, як «Бабруйскі мясакамбінат», «Нафтан», «Алеся», «Слукі сыраробчы камбінат», «Экстрадэр», «Шклоарт» і многія іншыя. Будучы выстаўляюцца, якія заўсёды, найбуйнейшыя брацкія вытворцы.

Выстава-кірмаш звычайна імкнецца ахапіць усе асноўныя сферы эканомікі, але найбольш яе ўдзельніку, як правіла, дэманструюць будаўнічыя матэрыялы, харчовую прамысловасць і тавары народнага ўжытку. Варта адзначыць, што вясновыя кірмашы палюбілі брацтваўчанам. Яны з цікавасцю наведваюць экспазіцыі і робяць пакупкі.

Галоўным мерапрыемствам дзелавой часткі форуму стане ІІ Брэсцкі інвестыцыйны форум. На ім адбудзецца прэзентацыя эканамічнага патэнцыялу вобласці, гарадоў і раёнаў, актуальных інвестыцыйных праектаў. Адкрываецца «Брэст. Садружнасць-2009» 14 красавіка і працягнецца чатыры дні.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Ірына САМУСЕНКА, навуковы супрацоўнік лабараторыі арганілогіі Навукова-практычнага цэнтру НАН Беларусі па біяўрсурах:

— Абмежавана сямейны бюджэт, але ў першую чаргу за кошт самой сябе, дзіця не павінна нічога адчуць. Гэта і аплата гурткоў, дзе ён займаецца, набыццё нейкіх ласунак. Збіраюцца вось вывесці дзіця на мора, мадэлява, у апошні раз... Цяпер чакаю, хомячка здавацца, што ўсё гэта часова. Хоць на сабе, на сваім заробку, запатрабаванасці як спецыяліста я ўжо адчула правыя крызісу. Заказаў стала менш, некаторыя праграмы або прыпыняюцца, або закрываюцца. Сярод знаёмых з майго асяродка ёсць людзі, якія ці задумваюцца аб зварненні, ці ўжо звольніліся. Я гэтага рабіць не збіраюся, бо люблю сваю працу. Цяпер дапамагаюць бацькі, хоць самі яны пенсіянеры. Калі раней я звярталася да іх па дапамогу зрэдку, цяпер гэта мусу рабіць доволі рэгулярна...

Аляксандр ВАЛЧОК, дырэктар Бабруйскай паліўнай гаспадаркі:

— Я жыў у вёсцы. Мы не разлічваем на некага, а толькі на саміх сябе. Значыць, даведзена прыкладана больш намаганняў: трымаць не аднаго парочка, а пару, не дзясятка курэй, а пяцнаццаць, яшчэ больш зняцца агародам. Безумоўна, даведзена абмежаванне сябе ў адзенні, хатніх рамонтах. Але, лічу, два-тры гады зможа пратрымаць у такіх умовах. Тым больш высковец, як я кажу, памираць будзе апошнім. Беларусь — цярплівы, працавіты народ, перажыве і крызіс. Тым больш, не ад нас ён пайшоў! Галоўнае, імкніцца працаваць. Праўда, месяц таму нас, вясцоўцаў, лічу, пакрыўдзілі: пры здачы малака замест папярэдняй 3,4 працэнта. Гэта ненацуральна: чалавек здасць 400 літраў малака, а ў заліку яму пойдзе толькі 320. Такі крок скіраваны толькі на падтрымку гармалазаводу, перапрацоўчы прадпрыемстваў, але ніяк не высковыць працаўнікоў. Людзі ж проста перастануць здаваць малака. Напшыцце, калі ласка, пра гэта, пра меркаванне людзей. А ўвогуле вам скажу так: мы настраены жыць! І калі руля краіны знаходзіцца патрэбны чалавек.

Міхаіл ЛАПОТКА, старшыня Уздзенскага раёнага Савета дэпутатаў:

— Трэба жыць па сродках. Не купіць машыну, лішні касцюм. Адзінае, на чым нельга эканоміць, дык гэта на здароўі («Змяцця»). Калі гаворыць пра выскоўцаў, для іх выйсцём з сітуацыі было і застаецца вядзене падсобнай гаспадаркі. Зямлякарміцелька заўсёды дапаможа, трэба толькі працаваць на ёй. У нас раён сельскагаспадарчы, арганізацыі няшмат, таму знайсці якую іншую дапрацоўку доволі складана. Ведаю, што жанчыны своеасабыльным вяхавым метадам — суткамі дзяжурчыць — ездзяць працаваць санітаркамі ў сталічныя бальніцы, мужчыны зарабляюць грошы на будоўлях горада.

Сяргей СТАРЫНАЎ.

Факт

«ЗОЛАТА» І «СЕРАБРО» — ГОМЕЛЬСКІМ МАЛОЧНЫМ ПРАДУКТАМ

Надаўна закончыўся Маскоўскі міжнародны форум «Малочная індустрыя-2009». Як паведамілі нам першы намеснік генеральнага дырэктара аб'яднання «Гомельскамапмалпр» Геннадзь Раманенка, у конкурсе «Малочныя песпек» Гран-прі заваявала сухое натуральнае малако з утрыманнем 25 працэнтаў тлушчу Калінкавіцкага малочнага камбіната. Залаты медаль ўдасцены сыраватка двухпрацэнтная сухая падсырная гэтага ж камбіната і дэсерт вярочныя фруктовы 7-працэнтнай тлустасці адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты».

Сярэбранымі медаламі адзначаны малако пастэрызаванае 3,2-працэнтнай тлустасці гэтага ж прадпрыемства, а таксама біясмятана «Славянская» 23-працэнтнай тлустасці, сыр мяккі «Праметэй» 30-працэнтнай тлустасці прадпрыемства «Рычэнка-малако» і масла салодкава-квасярковае з утрыманнем тлушчу 82,5 працэнта Калінкавіцкага малочнага камбіната.

— Атрымаць столькі ўзнагарод на міжнародным форуме ў час крызісу, — кажа Геннадзь Міхайлавіч, — для нас вялікі гонар. Будзем старацца і далей.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

РУВП «ВІЦЯЗ» ВЫПУСЦІЛА ПЕРШУЮ ПАРТЫЮ ПРАСАЎ

Рэспубліканскае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства «Віцязь» выпусціла першую партыю прасав. Іх элагантныя стыльныя дызайн сумешчаны з высокімі тэхнічнымі характарыстыкамі. Так, магутнасць прасаву з падшавай з неэражэной сталі складае 2,2 тыс. Вт. Усе малдыя валодаюць функцыяй абароны ад пераграву, самаачыстка, рэгулюемым пару-вільгатненнем, а таксама здольнасцю наносіць «паравы ўдзяц» па асабліва складаных месцах тканіны. Праз празрыстыя вокны лёгка сачыць за ўзроўнем вады. Пакуль лёгка гэтай прадукцыі прадстаіцьца дамова мадэлямі. Бліжэйшым часам тэлезабуд плануюць расшырыць яе колькасць да шасці варыянтаў.



Фота Аляксандра ХІТРОВА, БЕЛТА.


МЗКЦ ПАСТАВІЦЬ ТЭХНІКУ ДЛЯ НАФТАВІКОЎ СУРГУТА

Мінскі завод колавых цягачоў пачаў рэалізацыю кантракта на пастаўку ААТ «Сургутнафтагаз» васьмі ўстаноў для капітальнага рамонтнага свідраван.

Як паведамілі «Агенцтва Дзелавых Сувязяў» на Мінскім заводзе колавых цягачоў, сума кантракта складае каля 700 тыс. долараў ШВА. Праект рэалізуецца ў цесным супрацоўніцтве МЗКЦ з ААТ «Сейма-тэхніка» (г. Гомель, Беларусь) і з «БелМаш-Югра» — афіцыйным дылерам МЗКЦ па Ханты-Мансійскай і Ямала-Ненецкай аўтаномных акругах Расійскай Федэрацыі.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ			
Государственное производственное объединение «Минскстрой»			
220050 г. Минск, ул. К. Маркса, 13А			
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00—14.00, тел. приемной 227 78 70, тел. 227 52 36, 226 03 01, 227 50 64. Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.	Свидетельство о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 22.11.2006 г. № 500/577-497.		
Выполнены функции заказчика, объединением с 2004 по 2007 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома:	Договоры создания объекта долевого строительства		

ЯК СТАЦЬ У ЧАРГУ НА КВАТЭРУ МАЛАДОМУ СПЕЦЫЯЛІСТУ?



«3 мільям рай і ў шалашы», — сцвярджае народная мудрасць. Але што рабіць, калі ты толькі нядаўна выпусціўся з універса, уласнага шалаша не прыдбаў, грошай на яго не заробіў? А так хочацца мець свой кут... Адзін з варыянтаў — паспрабаваць стаць на ўлік асобаў з патрэбай у паліпшэнні жыллёвых умоў. Якім чынам гэта зрабіць, чытайце ніжэй.

Хачу ў чаргу

Для таго каб дарма не траціць сілы на збор дакументаў, спачатку патрэбна даведацца, ці маеце вы права стаць на ўлік. Згодна з Указам Прэзідэнта № 565, вы не павіны мець жыллёвых памешканняў у прыватнай уласнасці, а таксама дзяржаўнай кватэры ў карыстанні ў тым месцы, дзе збіраецеся стаць на ўлік.

Вы маеце права на паліпшэнне жыллёвых умоў, калі агульная плошча вашай кватэры (не важна, прыватнай ці дзяржаўнай) складае менш за 15 кв.м на аднаго чалавека.

Вы застаецеся ў чарзе на працягу службы ў арміі, навучання ў ВНУ, працы па размеркаванні, тэрміну арышту, лячэння, а таксама з выходам на пенсію, страйтак працадольнасці, выбраннем у дзяржаўныя органы, у выніку працоўнай траўмы.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Атрымалі размеркаванне ў вёску, і там будзе жыццё, на ўлік вы можаце стаць адразу ж. У некаторых гаспадарках перавага пры прадастаўленні жылля аддаецца

звальнення ў любым месцы краіны, акрамя сталіцы. Тут вы павіны альбо бліжэй рэзідэнцыю, альбо быць зарэгістраваным яшчэ да службы.

Каго не бяруць у чаргавікі?

Прэтэндаваць на кватэру не могуць тыя, хто мае жыллё ва ўласнасці. Але калі, напрыклад, кватэра з'яўляецца ўласнасцю вашых бацькоў, а не вашай, то перашкоды гэта не будзе. Не маюць права на атрыманне жылля асобы, якія пагоршылі свае жыллёвыя ўмовы. Напрыклад, вы засяляеце сваіх родзічаў (акрамя няпоўнагадовых ці поўнагадовых не-залежных ад полу і блізкага сваяцтва (калі гэта не ваш муж ці жонка). У гэтых выпадках вы маеце поўнае права на паліпшэнне жыллёвых умоў.

Стаць на ўлік можна і тады, калі ваш дом-інтэрнат па месцы працы (студэнцкі інтэрнат не лічыцца), ваша кватэра не адпавядае санітарным нормам і тэхнічным патрабаванням. Напрыклад, старая аварыйная лабудова, якая не падлягае рамонт.

Вы маці ці бацька-адзіночка, выхоўваеце дзіця ў грамадзянскім шклобе, ці знаходзіцеся ў разводзе і не маеце жылля? Тады просім у чаргу.

Калі жывяце разам з хворым родзічам у адным пакоі ці аднапакатнай кватэры, вам абавязкова патрэбна медыцынскае заключэнне аб тым, што захворванне пераходзіць працяжываючы ў адной кватэры. Адною з такіх хваробаў з'яўляецца туберкулёз адкрытай формы.

Вы нядаўна ажаніліся? Вішнучем. Смела можаце станавацца на ўлік, калі нікому з вас не прадастаўлена дзяржаўнае жыллё ў карыстанне, і вы не маеце свайго ўласнага даху над галавой.

Вас звольнілі з ваеннай службы 3-за дрэннага здароўя, 3-за скарачэння штату і г.д., вы маеце права стаць у чаргу на кватэру на працягу шасці месяцаў з дня

Раз даведка, два даведка...

Каб атрымаць ключы ад кватэры ў Мінску, вам патрэбны: пашпарт, альбо іншы дакумент, які пацвярджае вашу асобу, а таксама завераная копія накіравання, працоўнай кніжкі і даведка з месца працы. Пажадана, каб было пазна-

чана, што вы працуеце па размеркаванні. У дадатак — пасведчэнне аб народжэнні няпоўнагадовых дзяцей (калі яны ў вас ёсць) і дакумент аб праве на першачарговае прадастаўленне жылля. Плюс даведка аб прыбытку і маёмасці ва ўласнасці (калі маецца права на сацыяльнае жыллё). Усе гэтыя дакументы вы падаеце ў выканкам разам з заявай.

Астатнія дакументы павіны запытваць выканкам. Некаторыя з іх платныя. Напрыклад, даведка з гарадскога цэнтра маёмасці Мінска каштуе 3500 рублёў.

Калі вы думаеце, што справіцеся з гэтым хутчэй, то можаце падрыхтаваць дакументы самі. Вам спатрэбяцца даведка аб займаемай жыллёвай плошчы (у арганізацыі, якая дае кватэру), і аб памешканнях у вашай уласнасці, а таксама рашэнне мясцовага выканкама аб прызнанні жылля не адпаведным санітарным і тэхнічным нормам, калі гэта ваш выпадак, і медыцынскае заключэнне, калі вы жывяце з хворым родзічам. У дадатак копіі дыплама аб адукацыі і працоўнай дамовы з працадаўцам, калі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання.

Настроены стаць у чарзе? Тады даведкаўца паўдзельнічае ў эпапэі пад назвай «Атрымай жыллё». Чакаць, як кажуць, не перацакае. Час чакання, па сталічных падліках, складае 20 гадоў, крыху менш у абласных гарадах. У Гродне, напрыклад, сёлета атрымаюць жыллё чаргавікі 2000 года.

Настасся ЗАНЬКО.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік асобаў з патрэбай у паліпшэнні жыллёвых умоў можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, у чаргу вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, у чаргу вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, у чаргу вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, у чаргу вас паставяць без пытанняў.

Чаргі на жыллё ў абласных гарадах і сталіцы

Горад	Сёлета атрымаюць кватэру чаргавікі	Колькасць чаргавікоў (прыкладна)
Мінск	1988 г.	247 000
Брэст	1992 г.	30 000
Магілёў	1995—1997 гг.	26 000
Гомель	1996 г.	44 000
Гродна	2000 г.	30 000
Віцебск	да 2005 г.	28 000

«Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Набіраю нумар зноў. «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Яшчэ адна спроба: «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней», — выячае ў трыці раўняў цацка камп'ютар з дынаміка мабільнага тэлефона. Ура! МТС загарыў па-беларуску! Як у тым «барадатым» анекдотце, калі вочачка тры разы перапытаў у вартуніка пра тое, што школа згарэла, а потым сказаў: «Век бы слухаў!» Так і я — сяджу, тэлефону сам сабе з Вэлькам на МТС і слухаю беларуску мову.

Як думаеце, ці прыдзе мода на нашу мову? Восем МТС з 2002 года працы на рынку да нечага дакумекаў, рэклама Самсунга па горадзе вісіць на беларускай мове, ва ўсіх аўтобусках і тралейбусках прыпынкі аб'яўляюць па-беларуску... Глядзіш, такі і прыжымецца мова сродд нашага насельніцтва. А то да смешнага даходзіць, калі дзеці вучаць мову ў транспарце: сам бацьку, які малая дзючынка пытала ў матулі, чаму слова «выхад» напісана няправільна, праз «а». І маці даводзілася тлумачыць: «дачушка, гэта ж па-беларуску напісана».

Ці во залізіў у інтэрнэт. І думаеце: пайдзі пагляджу, чым родныя міністэрствы займаюцца. Заходзіш — і вэб-старонкі прыгожыя, і фотаздымкі, і інфармацыя шмат. Але... Па-руску! Не, безумоўна, многа спасылкаў, што руская і беларуская мовы ў нас маюць роўныя правы і папулярнасць у ляс філасофскіх разважанняў, але ж дзе тая роўнасць, калі на роднай мове я магу пабачыць толькі адзінавія сайты, напрыклад, Прэзідэнта, Саўміна ці часткова Гродзенскага аблвыканкама? Ды што казаць, калі нават сайт Міністэрства культуры не «размаўляе» па-беларуску...

Дарэчы, а вось уявіце: прычынаецеся вы ранкам, уключаеце тэлевізар — а там навіны па-беларуску. Выходзіце з кватэры, заходзіце ў ліфт — а там інструкцыя карыстання па-беларуску. У тралейбусе кандуктар падыходзіць і прасіць апаціць праезд па-беларуску. У сталёку заходзіце — а там меню па-беларуску. Рэклама, цэннікі, упаўкаўна, навучанне ў школе, бухгалтарскія балансы, медыцынскія карткі — усё па-беларуску. Вы можаце сабе такое ўявіць? Я — пакуль вельмі цямяна...

Павел БЕРАСНЕЎ.



«3 мільям рай і ў шалашы», — сцвярджае народная мудрасць. Але што рабіць, калі ты толькі нядаўна выпусціўся з універса, уласнага шалаша не прыдбаў, грошай на яго не заробіў? А так хочацца мець свой кут... Адзін з варыянтаў — паспрабаваць стаць на ўлік асобаў з патрэбай у паліпшэнні жыллёвых умоў. Якім чынам гэта зрабіць, чытайце ніжэй.

Хачу ў чаргу

Для таго каб дарма не траціць сілы на збор дакументаў, спачатку патрэбна даведацца, ці маеце вы права стаць на ўлік. Згодна з Указам Прэзідэнта № 565, вы не павіны мець жыллёвых памешканняў у прыватнай уласнасці, а таксама дзяржаўнай кватэры ў карыстанні ў тым месцы, дзе збіраецеся стаць на ўлік.

Вы маеце права на паліпшэнне жыллёвых умоў, калі агульная плошча вашай кватэры (не важна, прыватнай ці дзяржаўнай) складае менш за 15 кв.м на аднаго чалавека.

Вы застаецеся ў чарзе на працягу службы ў арміі, навучання ў ВНУ, працы па размеркаванні, тэрміну арышту, лячэння, а таксама з выходам на пенсію, страйтак працадольнасці, выбраннем у дзяржаўныя органы, у выніку працоўнай траўмы.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Атрымалі размеркаванне ў вёску, і там будзе жыццё, на ўлік вы можаце стаць адразу ж. У некаторых гаспадарках перавага пры прадастаўленні жылля аддаецца

Не перацакае

Прэтэндаваць на кватэру не могуць тыя, хто мае жыллё ва ўласнасці. Але калі, напрыклад, кватэра з'яўляецца ўласнасцю вашых бацькоў, а не вашай, то перашкоды гэта не будзе. Не маюць права на атрыманне жылля асобы, якія пагоршылі свае жыллёвыя ўмовы. Напрыклад, вы засяляеце сваіх родзічаў (акрамя няпоўнагадовых ці поўнагадовых незалежных ад полу і блізкага сваяцтва (калі гэта не ваш муж ці жонка). У гэтых выпадках вы маеце поўнае права на паліпшэнне жыллёвых умоў.

Стаць на ўлік можна і тады, калі ваш дом-інтэрнат па месцы працы (студэнцкі інтэрнат не лічыцца), ваша кватэра не адпавядае санітарным нормам і тэхнічным патрабаванням. Напрыклад, старая аварыйная лабудова, якая не падлягае рамонт.

Вы маці ці бацька-адзіночка, выхоўваеце дзіця ў грамадзянскім шклобе, ці знаходзіцеся ў разводзе і не маеце жылля? Тады просім у чаргу.

Калі жывяце разам з хворым родзічам у адным пакоі ці аднапакатнай кватэры, вам абавязкова патрэбна медыцынскае заключэнне аб тым, што захворванне пераходзіць працяжываючы ў адной кватэры. Адною з такіх хваробаў з'яўляецца туберкулёз адкрытай формы.

Вы нядаўна ажаніліся? Вішнучем. Смела можаце станавацца на ўлік, калі нікому з вас не прадастаўлена дзяржаўнае жыллё ў карыстанне, і вы не маеце свайго ўласнага даху над галавой.

Вас звольнілі з ваеннай службы 3-за дрэннага здароўя, 3-за скарачэння штату і г.д., вы маеце права стаць у чаргу на кватэру на працягу шасці месяцаў з дня

Настасся ЗАНЬКО.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Чакаць — не перацакае

Нарашце дакументы сабрааны. Вы прыходзіце ў выканкам, а разам з вамі яшчэ пяць чалавек. Парадак чаргавікоў у такім выпадку вырашаецца па чарзе рэгістрацыі заўва ў журнале.

Праз месяц пасля атрымання апошняга дакумента вам прыйдзе пісьмовай адказ. У лісце павіны быць пазначаны дата прыняцця на ўлік, падставы для прыняцця, агульныя ці асоб-

«Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Набіраю нумар зноў. «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Яшчэ адна спроба: «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней», — выячае ў трыці раўняў цацка камп'ютар з дынаміка мабільнага тэлефона. Ура! МТС загарыў па-беларуску! Як у тым «барадатым» анекдотце, калі вочачка тры разы перапытаў у вартуніка пра тое, што школа згарэла, а потым сказаў: «Век бы слухаў!» Так і я — сяджу, тэлефону сам сабе з Вэлькам на МТС і слухаю беларуску мову.

Як думаеце, ці прыдзе мода на нашу мову? Восем МТС з 2002 года працы на рынку да нечага дакумекаў, рэклама Самсунга па горадзе вісіць на беларускай мове, ва ўсіх аўтобусках і тралейбусках прыпынкі аб'яўляюць па-беларуску... Глядзіш, такі і прыжымецца мова сродд нашага насельніцтва. А то да смешнага даходзіць, калі дзеці вучаць мову ў транспарце: сам бацьку, які малая дзючынка пытала ў матулі, чаму слова «выхад» напісана няправільна, праз «а». І маці даводзілася тлумачыць: «дачушка, гэта ж па-беларуску напісана».

Ці во залізіў у інтэрнэт. І думаеце: пайдзі пагляджу, чым родныя міністэрствы займаюцца. Заходзіш — і вэб-старонкі прыгожыя, і фотаздымкі, і інфармацыя шмат. Але... Па-руску! Не, безумоўна, многа спасылкаў, што руская і беларуская мовы ў нас маюць роўныя правы і папулярнасць у ляс філасофскіх разважанняў, але ж дзе тая роўнасць, калі на роднай мове я магу пабачыць толькі адзінавія сайты, напрыклад, Прэзідэнта, Саўміна ці часткова Гродзенскага аблвыканкама? Ды што казаць, калі нават сайт Міністэрства культуры не «размаўляе» па-беларуску...

Дарэчы, а вось уявіце: прычынаецеся вы ранкам, уключаеце тэлевізар — а там навіны па-беларуску. Выходзіце з кватэры, заходзіце ў ліфт — а там інструкцыя карыстання па-беларуску. У тралейбусе кандуктар падыходзіць і прасіць апаціць праезд па-беларуску. У сталёку заходзіце — а там меню па-беларуску. Рэклама, цэннікі, упаўкаўна, навучанне ў школе, бухгалтарскія балансы, медыцынскія карткі — усё па-беларуску. Вы можаце сабе такое ўявіць? Я — пакуль вельмі цямяна...

Павел БЕРАСНЕЎ.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Вас размеркавалі ў сталіцу? Стаць на ўлік можна адразу пасля размеркавання. Для гэтага трэба мець пастаянную мінскую рэгістрацыю. Студэнтам-платнікам патрэбна працаваць у Мінску пяць гадоў з дня рэгістрацыі. Наконт астатніх раёнаў можна не перажываць, такое абмежаванне існуе толькі для Мінска. Калі вы атрымалі размеркаванне ў зону радыеактыўнага забруджвання, на ўлік вас паставяць без пытанняў.

Нічога асабіста!

Мабільнік загарыў па-беларуску

«Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Набіраю нумар зноў. «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Яшчэ адна спроба: «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней», — выячае ў трыці раўняў цацка камп'ютар з дынаміка мабільнага тэлефона. Ура! МТС загарыў па-беларуску! Як у тым «барадатым» анекдотце, калі вочачка тры разы перапытаў у вартуніка пра тое, што школа згарэла, а потым сказаў: «Век бы слухаў!» Так і я — сяджу, тэлефону сам сабе з Вэлькам на МТС і слухаю беларуску мову.

Як думаеце, ці прыдзе мода на нашу мову? Восем МТС з 2002 года працы на рынку да нечага дакумекаў, рэклама Самсунга па горадзе вісіць на беларускай мове, ва ўсіх аўтобусках і тралейбусках прыпынкі аб'яўляюць па-беларуску... Глядзіш, такі і прыжымецца мова сродд нашага насельніцтва. А то да смешнага даходзіць, калі дзеці вучаць мову ў транспарце: сам бацьку, які малая дзючынка пытала ў матулі, чаму слова «выхад» напісана няправільна, праз «а». І маці даводзілася тлумачыць: «дачушка, гэта ж па-беларуску напісана».

Ці во залізіў у інтэрнэт. І думаеце: пайдзі пагляджу, чым родныя міністэрствы займаюцца. Заходзіш — і вэб-старонкі прыгожыя, і фотаздымкі, і інфармацыя шмат. Але... Па-руску! Не, безумоўна, многа спасылкаў, што руская і беларуская мовы ў нас маюць роўныя правы і папулярнасць у ляс філасофскіх разважанняў, але ж дзе тая роўнасць, калі на роднай мове я магу пабачыць толькі адзінавія сайты, напрыклад, Прэзідэнта, Саўміна ці часткова Гродзенскага аблвыканкама? Ды што казаць, калі нават сайт Міністэрства культуры не «размаўляе» па-беларуску...

Дарэчы, а вось уявіце: прычынаецеся вы ранкам, уключаеце тэлевізар — а там навіны па-беларуску. Выходзіце з кватэры, заходзіце ў ліфт — а там інструкцыя карыстання па-беларуску. У тралейбусе кандуктар падыходзіць і прасіць апаціць праезд па-беларуску. У сталёку заходзіце — а там меню па-беларуску. Рэклама, цэннікі, упаўкаўна, навучанне ў школе, бухгалтарскія балансы, медыцынскія карткі — усё па-беларуску. Вы можаце сабе такое ўявіць? Я — пакуль вельмі цямяна...

Павел БЕРАСНЕЎ.

Служэнне роўнае жыццю

Учора, 8 красавіка, старэйшы іерарх Католіцкага Касцёла ў Беларусі, Апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі, Мінска-Магілёўскай арцыбіскупства, кардынал Казімір Свёнтэк адзначыў 70-ю гадавіну саваго свята-жарскага служэння. З гэтай нагоды ў пінскай катэдры адбылося набажэнства з удзелам усіх біскупаў Беларусі і шматлікіх святароў. 26 красавіка кардынал Казімір узначаліў Літургію ў мінскім архікатэдральным касцёле.

Казімір Свёнтэк скончыў Вышэйшую духоўную семінарыю ў Пінску і 8 красавіка 1939 года ў тамтэйшай катэдры прыняў святарскае пасвячэнне. Пазней працаваў у Пружанам. Гэты чалавек прайшоў працу арышту і суджанне на смерць за сваю рэлігійную дзейнасць. Два месцы ён знаходзіўся ў камеры смяротнікаў. Присуд не быў выкананы 3-за таго, што пачалася

Скачок да свабоды

Усявышнім, аднак Фараон не жадаў адпусціць на свабоду шматлікіх рабоў-яўрэяў, ды і многія яўрэі самі аддавалі перавагу выклікаму жыццю, хай і цяжкаму, перад невядомасцю.

— Спраўды, многія людзі выбіраюць залежнасць, бо яна з'яўляецца ілюзіяй стабільнасці і бяспекі, — тлумачыць сэнс Песаха прэс-сакратар Мінскага яўрэйскага абшчынага дома Валіяціна МАРОЗ. — Быць свабодным — гэта значыць браць адказнасць на сябе за сваё жыццё. Справа яшчэ ў тым, што Зыход з Егіпта павінен быць адбыццям не паступова, а ў адначасны дні, і рашыцца на гэта — усё адно

«Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Набіраю нумар зноў. «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней». Яшчэ адна спроба: «Абанент часова недаступны. Перазваніце пазней», — выячае ў трыці раўняў цацка камп'ютар з дынаміка мабільнага тэлефона. Ура! МТС загарыў па-беларуску! Як у тым «барадатым» анекдотце, калі вочачка тры разы перапытаў у вартуніка пра тое, што школа згарэла, а потым сказаў: «Век бы слухаў!» Так і я — сяджу, тэлефону сам сабе з Вэлькам на МТС і слухаю беларуску мову.

Як думаеце, ці прыдзе мода на нашу мову? Восем МТС з 2002 года працы на рынку да нечага дакумекаў, рэклама Самсунга па горадзе вісіць на беларускай мове, ва ўсіх аўтобусках і тралейбусках прыпынкі аб'яўляюць па-беларуску... Глядзіш, такі і прыжымецца мова сродд нашага насельніцтва. А то да смешнага даходзіць, калі дзеці вучаць мову ў транспарце: сам бацьку, які малая д

Жывая зямля

АПОШНІ СНЕГ, ПЕРШЫЯ КВЕТКІ

Сёлета спаўняецца 30 гадоў, як Бярэзінскі запаведнік атрымаў статус біясфернага. Наогул, статус запаведнасці нададзены яму ў 1925 годзе. На скрыжаванні Лепельскага, Докшыцкага і Барысаўскага раёнаў захаваўся і ахоўваецца вялікая колькасць балот, якія агульнапрызнана лічацца эталонам сапраўднай еўрапейскай прыроды. Нездарэмна сюды знаходзяцца шляхі еўрапейскія бібліягі, шукальнікі рэдкіх відаў птушак і жывёл, аматары нечаканых фота і відэакадраў. Пацучь песню глушца, убачыць цецеруковы ток, знайсці першую кветку вясны... А першай у запаведніку лічыцца пушыца. Яна правіваецца з-пад снегу і ледзя з'яўляецца талая вада, балота ўжо квітнеюць. Услед за пушыцай на лясных прыпёках імкліва з'яўляюцца купіны бэзава-блакітнай пячоначніцы, за імі разгортваюцца дываны белай ветраніцы.



Далёка не кожны беларус можа пахваліцца сваім бліскім знаёмствам з сапраўдным балотам, разуменнем яго каштоўнасці і тым больш веданнем біразнастайнасці. Дзякуючы такім куткам, як Бярэзінскі запаведнік, складаецца ўяўленне пра аблічча старажытнай зямлі з яе тысячгадоўмай некрутанай прыродай. На тэрыторыі ў 809 квадратных кіламетраў налічваецца каля шасці тысяч бялагічных відаў. Сапраўдныя нацыянальныя скарбы, далзены нам Богам. «Цяпер наш ляс — зберагчы яго», — кажуць супрацоўнікі навуковага аддзела гэтай дзяржаўнай прыродаахоўнай установы.



З Пастражскага і Рахнянскага балатоў імкліва знікае снег. Без палюўных ботаў зайсці ў іх ужо немагчыма, хоць сёлета вады нямамат. Пераходны момант ад зімы да лета на балоце надзяўка хуткасцяны. У лесе тым больш, нягледзячы на тое, што пад елкамі і ў ціністых гушчарах яшчэ заснежана. Лес, як музычная шкатулка, напоўнены вясёлымі птушынымі спевамі. А з балатоў таксама даносяцца песні жаўрука і жураўліныя галасы.



Анатолий КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Акцыя «Вялікае сэрца» атрымала працяг

Тэлевізійны праект шукае новых герояў — людзей, на высакароднасці, мужнасці, міласэрнасці і чалавекалюбстве якіх трымаецца свет. Ужо з красавіка канал «ЛАД» паказвае ў эфіры гісторыі людзей з вялікім сэрцам. Плануецца дэманстраваць такія аповеды кожны месяц; а вынікам акцыі стане ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў прэміі «Вялікае сэрца».

Белтэлерадыёкампанія заснавала гэту ўзнагароду летась, а першымі яе лаўрэатамі сталі 12 чалавек з розных куткоў Беларусі. Пасля трансляцыі цырымоніі ўзнагароджання на адрас канала «ЛАД» прыйшло мноства лістоў з падзякамі і просьбамі працягнуць праект. Нагадаем, тэлевізійная прэмія «Вялікае сэрца» прусуджаецца за самаахвярнаы ўчынік на карысць іншых людзей, за выключныя выпадкі актыўнага ўдзелу ў сацыяльна-публічнай дзейнасці, за рашучы дзеянні, звязаныя з рызыкай для жыцця і здароўя, якія выходзяць за межы або не з'яўляюцца выкананнем вайсковага, прафесійнага, службовага абавязку. Прапаўняць сушальніцкай прэміі могуць як асобныя людзі, так і арганізацыі і ўстановы — для гэтага неабходна накіраваць ліст-заяўку, у якім расказаць пра кандыдата і яго заслугі, на адрас: 220807, Мінск, вул. Макаёнка, 9, тэлеканал «ЛАД» (з аметкай «Вялікае сэрца») — або започніць форму на афіцыйным сайце тэлеканала www.lad.tv.by. Паводле слоў арганізатараў акцыі, ужо атрыманы першыя лісты, паралельна пошук герояў вядуць журналісты, і неўзабаве ўжо будуць зняты першыя сюжеты.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Успамін з дыпламам

На IX конкурсе імя Ежы Гедройца ў галіне культуры фільм Алега Лукашэвіча «Эпоха Адама Міцкевіча» атрымаў дыплом з адзнакай.

Гэты 4-серыйны фільм з цыкла «Эпоха» прадстаўляе падрабязную біяграфію знакамітага паэта — глядач вандруе з Беларусі, дзе Міцкевіч нарадзіўся, у Ітву і Францыю, дзе стварыў доўгі час жыві, у Турцыю, дзе скончыўся яго яямны шлях, і ў Польшчы, дзе захаваны

прах паэта. Прэм'еру фільма беларусы бачылі год таму на Першым канале, а ў лістападзе 2008 года паказ з вялікім поспехам прайшоў у Польшчы. Цяпер жа работу высока ацанілі на конкурсе імя Ежы Гедройца, які заснаваў Польскі інстытут у Мінску ў 2000 годзе. Раней, дарэчы, фільм «Эпоха Марка Шагал» з гэтага ж аўтарскага цыкла Алега Лукашэвіча быў прызнаны лепшым дакументальным фільмам на IX Еўразійскім тэлефоруме ў Маскве, атрымаўшы дыплом і медаль.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.



ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Республика Беларусь,
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 г.

в миллионах белорусских рублей					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	1	17 770,9	7 017,2
3	Средства в Национальном банке	1102	2	68 856,0	70 321,2
4	Ценные бумаги:	1103		47 504,3	37 332,8
	для торговли	11031	3	47 504,3	37 332,8
	удерживаемые до погашения	11032	3.1	—	—
	в наличии для продажи	11033	3.2	—	—
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	259 038,4	138 608,1
6	Кредиты клиентам	1106	5	892 246,9	420 180,9
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	470,7	450,6
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	43 002,6	22 075,2
9	Прочие активы	1109	8	11 024,8	2 138,3
10	ИТОГО активы	110		1 339 914,6	698 124,3
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального банка	1202	9	0,2	0,2
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	428 629,4	126 664,5
14	Средства клиентов	1206	11	689 228,1	445 519,4
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		20 691,9	0,1
16	Прочие обязательства	1209	12	14 078,5	5 872,1
17	ВСЕГО обязательства	120		1 152 628,1	578 056,3
18 КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	13	84 264,6	40 005,6
20	Эмиссионный доход	1212		34 320,3	34 320,3
21	Резервный фонд	1213		13 553,6	7 207,9
22	Накопленная прибыль	1214	14	42 707,1	30 323,6
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	12 440,9	8 210,6
24	ВСЕГО капитал	121		187 286,5	120 068,0
25	ИТОГО обязательства и капитал	12		1 339 914,6	698 124,3
26 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	16	535 624,4	110 719,0
28	Обязательства	1302	17	356 040,2	176 237,7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 января 2009 г.

в миллионах белорусских рублей					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		87 207,3	39 878,0
2	Процентные расходы	2012		48 364,2	15 701,9
3	Чистые процентные доходы	201	18	38 843,1	24 176,1
4	Комиссионные доходы	2021		20 930,9	13 069,3
5	Комиссионные расходы	2022		2 315,1	1 474,2
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	18 615,8	11 595,1
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	16 403,0	7 251,1
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	40,6	5,4
9	Доход в форме дивидендов	205		0,1	—
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	6 028,0	(-1 026,0)
11	Прочие доходы	207	23	2 714,9	458,3
12	Операционные расходы	208	24	44 262,5	22 465,8
13	Прочие расходы	209	25	3 508,3	1 827,7
14	Налог на прибыль	210		3 086,7	4 739,0
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		19 732,0	15 479,5
	Базовая прибыль на простую акцию			0,14	0,13
	Разводненная прибыль на простую акцию			—	—

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2008 год

в миллионах белорусских рублей								
№ п/п	Наименование показателей	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
2	Остаток на 1 января 2007 г.	3011	20086,5	—	5739,1	25726,7	6777,6	58329,9
3	Изменения статей капитала, в том числе:	3012	19919,1	34320,3	1468,8	4596,9	1433,0	61738,1
3.1	прибыль (убыток со знаком «минус»)	30121	x	x	x	15479,5	x	15479,5
3.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	—	x	1468,8	(-1468,8)	x	—
3.3	операции с учредителями (участниками):	30123	19919,1	34320,3	x	(-9413,8)	x	44825,6
3.3.1	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	20086,5	34320,3	x	x	x	54406,8
3.3.2	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(-9413,8)	x	(-9413,8)
3.3.3	операции с собственными выкупленными акциями	301233	(-167,4)	x	x	x	x	(-167,4)
3.4	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	1433,0	1433,0
3.5	перераспределение между статьями капитала	30125	—	—	—	—	—	—
3.6	прочие изменения	30126	—	—	—	—	—	—
4	Остаток на 1 января 2008 г.	3013	40005,6	34320,3	7207,9	30323,6	8210,6	120068,0
Раздел II. За отчетный год								
6	Остаток на 1 января 2008 г.	3011	40005,6	34320,3	7207,9	30323,6	8210,6	120068,0
7	Изменения статей капитала, в том числе:	3012	44259,0	—	6345,7	12383,5	4230,3	67218,5
7.1	прибыль (убыток со знаком «минус»)	30121	x	x	x	19732,0	x	19732,0
7.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	—	x	6345,7	(-6345,7)	x	—
7.3	операции с учредителями (участниками):	30123	44259,0	—	x	(-1002,8)	x	43256,2
7.3.1	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	44259,0	—	x	x	x	44259,0
7.3.2	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(-1002,8)	x	(-1002,8)
7.3.3	операции с собственными выкупленными акциями	301233	—	x	x	x	x	—
7.4	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	4230,3	4230,3
7.5	перераспределение между статьями капитала	30125	—	—	—	—	—	—
7.6	прочие изменения	30126	—	—	—	—	—	—
8	Остаток на 1 января 2009 г.	3013	84264,6	34320,3	13553,6	42707,1	12440,9	187286,5

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 января 2009 г.

в миллионах белорусских рублей					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
2	Полученные процентные доходы	7010		87 207,3	39 878,0
3	Уплатенные процентные расходы	7011		(-42 451,4)	(-14 847,4)
4	Полученные комиссионные доходы	7012		20 930,9	13 069,3
5	Уплатенные комиссионные расходы	7013		(-2 314,7)	(-1 478,3)
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014		17 963,5	8 544,6
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015		(-3,4)	3,7
8	Доход в форме дивидендов	7016		—	—
9	Прочие полученные доходы	7017		352,2	373,3
10	Прочие уплатенные расходы	7018		(-43 450,5)	(-23 131,7)
11	Уплатенный налог на прибыль	7019		(-3 086,7)	(-4 739,0)
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	701		35 147,2	17 672,5
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	7020		(-4 299,8)	(-2 163,5)
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	7021		(-8 769,7)	(-13 593,3)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках	7022		(-56 101,4)	38 167,8
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	7023		(-468 235,4)	(-251 774,0)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	7025		(-47 281,1)	577,9

АДЛІК ДА ВАНКУВЕРА РАСПАЧАЎСЯ

Адбылося адкрыццё алімпійскага прэс-цэнтра «Ванкувер-2010» Мінскай вобласці. Менавіта ад гэтага рэгіёна да наступнай зімой Алімпійцы рыхтуюцца 15 спартсменаў. У іх спісе атлетаў фрыстайлісты Аляксей Грышын, Асоль Слівец і Цімафей Слівец, біятланісты Аляксандр Сыман, Сяргей Дашкевіч, Волга Назарова, Людміла Карнічэнка і Уладзімір Міклашэўскі, лыжнікі Леанід Караненка, Ірына Нафрановіч, Аляксей Іванюк, Аляксандр Іоненкаў і Мікалай Парчэўскі, лыжны даяборца Іван Собалеў, а таксама канькабежка Святлана Радкевіч. Усяю ў гульнях у Ванкуверы возьмуць удзел 5,5 тысячы спартсменаў — прадстаўнікоў 85 нацыянальных алімпійскіх камітэтаў. Плануецца прадаць 1 мільён 600 тысяч білетаў на спаборніцтвы. 70 мільёнаў глядачоў па ўсім свеце змогуць назіраць за Гульнямі ў Інтэрнэце, тэлевізійныя аўдыторыя складае прыкладна 3 мільярды. Больш за 10 тысяч прадстаўнікоў СМІ будуць асвятляць галоўныя спартыўныя старты чатырохгоддзя. Цырымонія адкрыцця пройдзе ў «Брычці Каламбія Пэлас» — найбуйнейшай у Паўночнай Амерыцы крытай зале, яе зможуць назіраць 57 тысяч глядачоў. Да Алімпійцаў у Ванкуверы рыхтуюцца 103 беларускія спартсмены ў дзевяці відах спорту — біятлоне, лыжных гонках, скачках на лыжах з трампліна, лыжным даяборці, фрыстайле, хуткасным бегу на каньках, фігурным катанні, хакеі з шайбай і шорт-трэку. Чакаецца, што лічэзнай заваява 60-70 атлетаў. З улікам трэнераў, медыкаў і масажыстаў, склад нашай спартыўнай дэлегацыі будзе каля 100 чалавек.

Алена КРАВЕЦ.

1	2	3	4	5	6
18	Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов	702		(-584 687,4)	(-228 785,1)
19	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	7030		—	—
20	Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков	7032		238 214,2	114 172,4
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	7033		213 655,8	87 213,5
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	7034		20 670,0	—
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	7035		67 473,5	4 040,2
24	Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств	703		540 013,5	205 426,1
25	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		(-9 526,7)	(-5 686,5)
26 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
27	Приобретение основных				

«МУЖЫКУ КРЫКНЕШ — І ЁН ПАД КАЗЫРОК!»

...Звычайная вясковая хата на вуліцы ў аграгарадку Любончы Краўскага раёна. Яе гаспадыня — ветэран вайны Вольга Апанасюна Пінчук, якой надаўна споўнілася 85 гадоў. Гасцей сустракае сацыяльны работнік Анастасія Ждановіч, якая прыходзіць да бабулі штодня.

— Вось завітала да сваёй падапечнай, — усміхаецца энергічная жанчына. — Вяды трэба прынесьці. Дроў хапае, буду печку паліць. Прынесла таблеткі ад галаўнога болю і харчы з крамы. Цяпер будзем ціск вымараць і гутарыць пра жыццё.

Вольга Апанасюна, якая ўладкавалася на канане з падшукі, паказвае на чорна-белае фота над будфетам. На ім — вываы маладых мужа і жонкі. Гэта пясняванне фота, калі Пінчукам пашанцавала вярнуцца жывым з партызанскіх лясоў Клічашчыны.

— Мне было 18 гадоў, а тут вайна, — узгадвае жанчына. — Страшна і няма дзе свахацца. Усё было чорным, бліжэйшы да Любончы горад Бабурыск гарэў. Маю сякору заблілі, і нас таксама пابلі б. Мой муж прапанаваў пайсці ў партызаны, і гэта ўратавала нашы жыцці.

Яна была ў партызанах тры гады. Атрад быў часткай вялікага партызанскага руху ў лясах Клічашкага раёна. Спачатку здзіўлена прадавала ў разведцы: хадзіла ў вёскі, выплывала ў мясцовых людзей пра немцаў. Потым пайшла на пякарню, але авіяцыя разабіла зямлянкі, і ад выплыві хлеба рашуча партызанка вырашыла перайсці да ўласна баявых дзеянняў.

У нашай баявой роце было 12 хлопцаў і я, — распавядае ветэран. — Я ім і есці гатавала, і ў бой з імі хадзіла. У партызанах усё было жорстка, і з мужчынам трэба было на роўных. Таму ад вайны ў мяне засталася, прабачце, не-прямённая звычайка ляцца нешэн-зрна. Можна, пра гэта і не вярта



казаць, але жорсткасць тады была апраўдана: мужыку крыкнеш — і ён пад казырок. Я ад гэтай звычкі адвучылася пасля вайны.

Нават пасля 9 мая 1945 года партызаны з Клічашчыны не раззыхадзіліся. Не да святкавання Перамогі ім было ў тым дні: нямецкі салдаты, якія адбіліся ад сваіх часцей і хаваліся, усё яшчэ бадзяліся па лясах і стралялі. Можна было развітацца з жыццём, наглядзецца на ўжо мірны час, якога яны прагнулі.

Калі ўрэшце Пінчукі вярнуліся з партызану ў родныя Любончы, то ўбачылі спустошанаю вёску. Цудам уцэла маленькая дзедва хатка, дзе малая см'я пачала новае жыццё. Вольга Апанасюна і яе муж працавалі ў калгасе, потым жанчына пайшла на пошту і ўрэшце на пенсію.

Пінчукі выгадалі 5 дзяцей. Сын і 4 дачкі цяпер раз'ехаліся з Любончы і жывуць у беларускіх гарадах, а адна дачка нават у Казахстане.

— Амаць штодня да мяне прыходзіць доктар, і я яго вельмі праду падтрымаць мяне да лета, каб па-бачыць дачку, якая прыедзе да мя-

трох курэй і напаліць печку — няма праблем. Калі трэба — можна і тройчы прыбегчы. І не забывацца прыгатаваць бабулі што-небудзь смачнае.

— Калі я дома гатую, то Вользе Апанасюна цягну страву ў слоіку, — распавядае сацыяльны работнік. — Яна вельмі любіць мае цэпеліны, якія належача прыбальтыйскай кухні. Лічыце, што гэта нашы беларускія калдуны, але яны не тушацца ў алеі, а варацца ў вадзе. Для бабулі калдуны — цяжка ежа, а цэпеліны яна любіць. Са смятанкай, салам, цыбулькам. Гэта добрая ежа.

Любонці сельсавет клопіцца пра жыццё ветэрана: зрабілі новую электраправодку ў хаце, дроўны завозяць добрыя, калі трэба — забяспечваюць гномем для агарода і збожжам для курэй.

Старшыня сельсавета Савета Вальянца Драчова кажа, што сёлета мясцовыя ўлады даследвалі жылё ўсіх ветэранаў вайны. На тэрыторыі Любончыскага сельсавета ўвогуле жыве 10 удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Усе яны — вельмі састарэлыя людзі і, як і Вольга Апанасюна Пінчук, маюць патрэбу ў дапамозе. Сёлета сельсавету выдае пакапацкія пра рамонт даў і хаце аднаго з ветэранаў.

Увогуле ў Краўскаму раёне штогод у першым квартале праводзіцца агляд матэрыяльна-бытавога становішча ветэранаў вайны і адзіночных старых. Сацыяльныя службы высвятляюць, дзе патрэбен рамонт і клопіцца пра ўсталяванне аўтаномных пахарных апалячальнікаў, Цяпер завершаны агляд жылля ўсіх 119 ветэранаў.

Для іх, безумоўна, шмат зроблена, — кажа дырэктар Краўскага раённага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Людміла Дарошка. — Але штогод ветэраны маюць звычайную патрэбу: прывезці арганіка на прысядзінныя ўчасткі, вылісаць дрывы, адрамантаваць агароджы. Калі ёсць дзеці, то яны да-

Радавыя Перамогі

памагаюць старым з рамонтам, а мы больш клопіцца пра адзіночных людзей. Любую просьбу мы не пакідаем без увагі.

Сёлета ў план мерапрыемстваў уключаны рамонт адной печкі, замена трох электраправодак, усталяванне амаль дзвюх дзясяткаў пахарных апалячальнікаў.

Ветэранам дапамагаюць школьнікі, сацыяльны работнік, супрацоўнікі сельнаканмагу. Калі здароўе дазваляе, то яны бяруць удзел у клубавых для састарэлых людзей, якія створаны ў раёне. Ветэрану вянучоцца са святамі, запрашаюць на канцэрты. Часта пенсіянерам не столькі патрэбна канкрэтная дапамога, колькі жывыя стасункі з людзьмі.

Старшыня Любончыскага сельсавета Савета Вальянца Драчова часта тэлефонуе Вользе Апанасюна Пінчук і заходзіць да яе: можа, яшчэ ў нечым трэба дапамагчы, вырашыць праблему. А ўсе ветэраны, якія жывуць на тэрыторыі сельсавета, сустраюцца разам 9 мая.

— Гэта наша традыцыя, — распавядае Вальянца Аляксееўна, — расказваў дзень мы выносім сцяг і доўгім парадом ідзем па вуліцах да брацкай магілы на мітынг. А потым у Савецкі арганізацыйны савет гутарыць, і багаты вопыт па пошуку такіх хітруноў. Летас, дарчы, з парушэннямі на прафесійны адбор зарэгістравалі 111 чалавек. Цяпер тым, хто зарэгістраваў на адну спецыяльнасць, будзе прапанавана прайсці гутарыку па аднае першай рэгістрацыі.

Па выніках першага дня прафесійна-псіхалагічнай гутарыкі ў БДУ (5 красавіка) рэкамендацыю для далейшага наступлення не змогі атрымаць толькі 8 чалавек. Цяпер ім даявляецца пераарыентавацца на наступленне на іншы прафесіі, базаве, такая магчымасць у іх ёсць. Ці адкласці наступленне да наступнага года. Нагадаем, што няўдача, якая спадзіла абітурыента на пяцігоднім прафадбор, каб узяць удзел у прафесійна-псіхалагічнай гутарыцы на наступны год, Але, магчыма, ёсць сэнс праслухацца да меркавання членаў камісіі...

Надзея **НИКАЛАЕВА**.

Прыёмная кампанія-2009

Правілы рэгістрацыі парушылі 132 абітурыенты

Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў былі выяўлены 132 абітурыенты, якія зарэгістраваліся на праходжанне прафесійна-псіхалагічнай гутарыкі з парушэннямі вызначаных правілаў. Нагадаем, што прайсці гутарыку на кожную з груп спецыяльнасцяў, дзе да прэтэндэнтаў на паступленне дзяржавай прад'яўляюцца асаблівыя патрабаванні, у тым ліку і да іх маральных якасцяў, можна не больш чым адзін раз. Аднак 132 абітурыенты гэты пункт правілаў праігнаравалі і вырашылі дадаткова «падстрахавацца» — зарэгістраваліся ў розных навучальных установах.

Уся база звестак аб грамадзянах, якія зарэгістраваліся на пяцігоднім прафадбор, была перададзена Рэспубліканскаму інстытуту кантролю ведаў неўвыпадкова, паколькі ў арганізатару цэнтралізаванага тэсціравання ёсць і тэхнічныя магчымасці, і багаты вопыт па пошуку такіх хітруноў. Летас, дарчы, з парушэннямі на прафесійны адбор зарэгістравалі 111 чалавек. Цяпер тым, хто зарэгістраваў на адну спецыяльнасць, будзе прапанавана прайсці гутарыку па аднае першай рэгістрацыі.

Па выніках першага дня прафесійна-псіхалагічнай гутарыкі ў БДУ (5 красавіка) рэкамендацыю для далейшага наступлення не змогі атрымаць толькі 8 чалавек. Цяпер ім даявляецца пераарыентавацца на наступленне на іншы прафесіі, базаве, такая магчымасць у іх ёсць. Ці адкласці наступленне да наступнага года. Нагадаем, што няўдача, якая спадзіла абітурыента на пяцігоднім прафадбор, каб узяць удзел у прафесійна-псіхалагічнай гутарыцы на наступны год, Але, магчыма, ёсць сэнс праслухацца да меркавання членаў камісіі...

Надзея **НИКАЛАЕВА**.

СУСТРЭЎ І АБРАБАВАЎ

У лесе на жыхары в. Лясная Баранавіцкага раёна нечакана напаў аднавіковец, які ўжо меў праблемы з законам — не плаціў аліменты.

Рабаўнік адабраў сотовы тэлефон, грошы і бутэльку віна. За такі разбой можна атрымаць да шасці гадоў турмы.

Ілона **ІВАНОВА**, *Кіраўскі раён*.

Сымон **СВІСТУНОВІЧ**.

Кніга, якая гуляе сама па сабе...

Пагадзіцеся, час ад часу вы пазіраеце на паліцы з кнігамі. Некаторыя даўно прачыталі. Няма аніякага жадання вяртацца да іх, а выкінуць грэх. Можна аднесці ў бібліятэчную кнігарню. Можна проста так некаму аддаць. Але калі тыя грошы з кнігарні прыйдуць? Ці добра аддаваць пацёртую кнігу з пажоўклымі старонкамі?

Пам'ятаеце, як некалі можна было мяняць кнігі? Сёння, на жаль, попыт на літаратуру на друкаваных носьбітах не такі вялікі. Вялікая колькасць людзей чытае кнігі ў электронных варыянтах на камп'ютарах ці мабільных тэлефонах. Тым не менш аматару «сапраўднага» чытаня вялікі выбар у кнігарнях прываблівае, але многіх пужаюць цэны. Як пазбавіцца ад непатрэбных пылаборнікаў да не згубіць грошай?

Існуе добрае выйсце. Буккросінг. Не пужайцеся іншамунага слова. Яно перакладаецца вельмі проста — «перамяшчэнне кнігі». Гэта новы моладзевы рух. Сваю гісторыю ён пачаў са звычайна пасажыраў заходніх краін пакацца на сваіх месцах прычэпных газет. У 2001 годзе амерыканец Рон Хорнберк вырашыў, што такім жа чынам на вуліцы, у крамах, у метро можна пакінуць і кнігу. Тую-небудзь яе абавязкова знойдзе і прачытае. Можна, ваш удзельнік чытаць даўно марыў менавіта пра гэтыя выданне. Ідэя знайшла сваё прыжыццё. Сёння тысячы людзей «выпускаюць на волю» свае кнігі.

Сутнасць буккросінгу ў тым, каб пакінуць кнігу на відным месцы. Але ж, пагадзіцеся, калі вы так яе пакінеце, то гэта будзе падобна да простага падаарунка. Іншая справа — гульня. Існуюць спецыяльныя сайты для буккросераў. Там можна зарэгістравацца і пазначыць кнігу, якую вы збіраецеся пусціць на свеце. Ёй даецца асабісты нумар, які вы пазначыце на вокладцы. Пазней даеце інфармацыю пра тое, дзе і калі можна знайсці месца аддадзеным вамі старонкам. На тым жа месцы і той жа час пакадаеце. Чалавек, якому дасталася гэтае выданне, на тым жа сайце ўносіць звесткі з вокладкі кнігі. Пазначыце там (на сайце) і свае кардынаты. Пасля таго, як новы ўладальнік насыціцца здабычай, ён паўтарае вашы дзеянні крок за крокам. І гэтак далей і далей. Праз нейкі час вы зможаце прасачыць рух вашай былой уласнасці. Хто ведае, дзе яна апынецца? Можна, у іншым горадзе ці нават у іншай краіне. Аднак і трывае вас у тую нусу — трэба ж паспець забраць патрэбную вам кнігу першым, пакуль гэтага не зрабілі іншыя.

Сёння буккросінг мае шмат прыхільнікаў на Захадзе. Есць свае энтузіясты і ў Расіі. У Беларусі рух толькі пачынаецца. Ці тут, ці там на форумах з'яўляюцца прапановы арганізаваць кніжныя ланцугі. Звычайна яны спыняюцца на 3-4 чалавек. Мала тое змога быць актыўным буккросерам. Хіба рамантыкі? Кніжкі губляюць. На іх збіваюцца. Тым не менш трэба адзначыць, што існуюць беларускія форумны, на якіх людзі адразу дамаўляюцца што і

Мой сябар любіць казачы, што кнігі жыць толькі тады, калі іх увесць час чытаць. Сёння ў маёй бібліятэцы шмат жыхароў з пажоўклымі лістамі ад вялікай колькасці чытачоў. Я нікому не магу адмовіць у жаданні атрымаць асалоду ад кнігі. Далучайцеся. Нясцеце пазітыў і веды разам з папарнымі старонкамі.

Дар'я **ПРЫШЧЭВА**, *Фота аўтара*.

«ПАГУЛЯЛІ» ДЗЕТКІ

Вецер у галаве

Мінулым летам на могілках вёскі Сухопаль Пружанскага раёна прайшоў добраўпарадкаванне. Вакол паставілі жалезабетонную ажурную агароджы. На яе пакунку, дарчы, былі выдаткаваныя бюджэтыныя сродкі. А ўзвядзеннем займаліся мясцовыя беспарачныя за кошт раённага цэнтры занятасці. Адным словам, зрабілі ўсё па-людску, вясковыя могілкі выглядалі прыстойна і дагледжана. І вось у мінулы нядзелю вясковыя працуні і вачым не паверлі... Паводле слоў сакратара Сухопальскага сельсавета Святланы Кабылкіч, верхнія секцыі на 11 пралятах агароджы былі разламаны і параскіданы навокал.

Старшыня сельсавета звярнуўся ў міліцыю. Начных хулігануў вылічылі хутка. Імі былі 11-класнік мясцовай школы і яго 18-гадовы нідзе не прауючы таварыш. Звычайныя хлопцы са звычайнамі сем'ямі. Што і падштурхнула на такія беззудныя дзеянні, высвятляюць цяпер у міліцыі. У вёсцы ж лічыць, што прычынай стала гарэлка ды лішак маладой энергіі, якую не было куды дзець. Цяпер бацькам пагромшчыкаў даявляецца кампенсавача нанесены матэрыяльны ўрон.

Святлана **ЯСКЕВІЧ**.

ОАО «ЧЕРМТРЕМОНТ», РБ

Учэтный номер плацільшчкі: УНП 600068756
Від дзейнасці: **Промышленность**
Організацыйна-правава форма: частна з долей сабственности государства в имуществе
Орган управления: Го «Белресурс»
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: Минский р-н п. Гатово

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	13 321	13 368
амортизация	102	6 680	6 570
остаточная стоимость	110	6 641	6 798
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	3	3
амортизация	112	1	1
остаточная стоимость	120	2	2
Доходные вложения в материальные ценности:			
первоначальная стоимость	121	—	—
амортизация	122	—	—
остаточная стоимость	130	—	—
Вложения во внеоборотные активы			
140	—	—	—
В том числе:			
незавершенное строительство	141	—	—
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
ИТОГО по разделу III	190	6 643	6 800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты			
210	1 941	3 936	—
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	1 132	2 100
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве и полупродукты	213	583	1 666
расходы на реализацию	214	—	—
готовая продукция и товары для реализации	215	192	136
товары отгруженные	216	—	—
выполненные этапы по незавершенным работам	217	—	—
расходы будущих периодов	218	34	34
прочие запасы и затраты	219	—	—
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	4	4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
230	7	—	—
В том числе:			
покупатели и заказчики	231	—	—
прочая дебиторская задолженность	232	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)			
240	551	284	—
В том числе:			
покупатели и заказчики	241	298	105
поставщики и подрядчики	242	209	26
по налогам и сборам	243	44	153
по расчетам с персоналом	244	—	—
разных дебиторов	245	—	—
прочая дебиторская задолженность	249	—	—
Расчеты с учредителями	250	—	—
В том числе:			
по вкладам в уставный фонд	251	—	—
прочие	252	—	—
денежные средства	260	1 127	2 635
В том числе:			
денежные средства на депозитных счетах	261	711	2 308
Финансовые вложения	270	30	45
Прочие оборотные активы	280	—	—
ИТОГО по разделу II	290	3 660	6 904
БАЛАНС (190+290)	300	10 303	13 704

ПАСИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд			
410	127	127	—
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)			
411	—	—	—
Резервный фонд			
420	30	32	—
В том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	421	30	32
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	422	—	—
Добавочный фонд	430	7 482	7 778
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	—	—
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	680	823
Целевое финансирование	460	—	—
Доходы будущих периодов	470	—	-11
ИТОГО по разделу III	490	8 319	8 749
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы			
510	—	—	—
Прочие долгосрочные обязательства			
520	—	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	—	—
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы			
610	1 200	300	—
Кредиторская задолженность	620	777	4 655
В том числе:			
перед поставщиками и подрядчиками	621	196	242
перед покупателями и заказчиками	622	399	4 231
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	92	108
624	5	—	—
по налогам и сборам	625	39	24
по социальному страхованию и обеспечению	626	36	41
по лицензионным платежам	627	—	—
перед прочими кредиторами	628	10	9
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	—	—
В том числе:			
по выплате доходов, дивидендов	631	—	—
прочая задолженность	632	—	—
Резервы предстоящих расходов	640	7	—
Прочие краткосрочные обязательства	650	—	—
ИТОГО по разделу V	690	1 984	4 955
БАЛАНС (490+690)	700	10 303	13 704
Из строки 620:	701	—	—
долгосрочная кредиторская задолженность	702	777	4 655

У суд Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці паступіла заява аб прызнанні памёрлым **МАЗЫРСКАГА Эдуарда Эдмундавіча**, 1968 года нараджэння, урэдніка г. Краслава, апошняе месца жыхарства якога в. Гардзеш Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Э.Э. Мазырскага, паведамаць іх суду Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці на адрас: г.п. Шаркаўшчына, вуліца 17 Верасня, 8 на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Казкі для дарослых

Фільм «Іронія лёсу, або 3 лёгкай парай» запісаны ў мяне на DVD-дыску. Але дыск ляжыць і пакрываецца пылам. Таму што фільм я люблю глядзець 31 снежня — разам з усёй краінай. Нягледзячы на тое, што рабціць гэта паміж наразаннем салата аліўе і гатаваннем мяса «па-французску» не зусім зручна.

Зыходзячы з такіх жа калектывісцкіх пампенняў, я перыядычна вярчаю ў невялікіх кавярнях. «Вячэраю» — моцна сказана. Проста бяру шклянку соку ці кубак кавы, бутэрброд і марожанае, саджуся за столік і павольна, расцягваючы задавальненне, усё гэта з'ядаю. Задавальненне я атрымліваю не ад працэсу паглынання ежы, а ад далучэння да калектыўнага настрою — людзі навокал адпачываюць, радуецца гэтаму і, як вынік, выпраменьваюць станоўчую энергію... Можна, безумоўна, паехаць дадому, дастаць усё тое ж самае з халадзільніка, нарэзаць і паставіць на стол... Але задавальненне ад гэтага я не атрымаю дакладна.

У мяне ёсць любімая кавярня — яна размешчана ў бойкім, шматлюдным месцы, але свабодныя столікі я знаходжу там заўсёды, у які час ні зайшла б. Як, напрыклад, сёння...

— Што вы робіце тут у гэты час сутак?
— Паколькі за суседнімі столікамі ўсе сядзяць парамі або кампаніямі, то пытанне мужчыны, які трымае бутэльку віна ў адной руцэ і два пустыя келіхі ў другой, мае неспрадэнае дачыненне да мяне.

— Што вы тут робіце? — перапытвае ён.
— Я тут... адпачываю ад мужчын.
— Дзіўнае месца вы выбралі, каб ад іх адпачыць. А я, наадварот, шукаю сабе жанчыну. Не падумаеце, не выпадаковую. А тую, з якой можна будзе разам ісці па жыцці... ну хача 6 гады тры. Спаздавацца на большае — глупістасць. Безумоўна, шанцаў знайсці сур'ёзныя адносіны ў гэтай кавярні значна менш, чым, скажам, у фітнес-клубе ці нават у звычайнай краме. Мы, мужчыны, успрымаем усё, што адбываецца тут, як банальны флірт, які толькі ў выглядзе выключэння можа стаць

чымсьці трывалым... А вы ў кіно выпадакова не здымаліся?
— Выпадкова здымалася...
— ...! Ваша імя?
— Барбара.
— А прозвішча?
— Брыльска...
— Вы хочаце мяне «прадынаміць»? — нарэшце здагадваецца ён. — А дарэмна. Я мог бы вас мнагому навучыць. Вось, як думаеце, чым сапраўдна мужчына адрозніваецца ад... звычайнага, сярэднестатыстычнага? Я вам сам скажу: сапраўдна мужчына не толькі з лёгкасцю адкароўвае бутэльку з шампанскім, але і адкрывае свой кашалёк, калі гэтага патрабуе момант... Праўда, такія якасці, уявобна ў адным мужчыну, часта ператвараюць яго ў «дрэннага хлопчыка» — з пункту гледжання агульнапрынятых нормаў. Але толькі не з пункту гледжання жанчыны! Прызнайцеся, вам жа падабаюцца «дрэнныя хлопчыкі»? Яны прыцягваюць вас больш, чым «узровень», ці не так?

Што яму ўвогуле ад мяне трэба? На шукальніку прыгод не падобны — узрост крыху не той. Хаця... Як паказвае жыццё, мужчынам хочацца прыгод у любым узросце. Праўда, з цягам часу яны ўзімаюць планку патрабаванню да якасці апошніх.
— Калі вы хочаце спакусіць менавіта «дрэннага хлопчыка», то самае галоўнае тут — ваша знеўнасць, — працягвае мой «візаві». — Мужчыны — прымітыўныя стварэнні, якія ўспрымаюць жанчын выключна візуальна. Прывабны знешні выгляд — вольш тое прыцягвае нас у першую чаргу. Але! Гэта зусім не азначае, што мы глядзім на вас як на неадшульчаныя прадметы. Калі мы сустракаем вас упяршыню — на вуліцы ці хоць бы ў гэтай кавярні — мы спачатку вывучаем «мову» вашых жэстаў, рухаў, ваша адзенне, паводзіны, узрост... Словам, аналізуем, што за жанчына перад намі, робім, так бы мовіць, першыя «накіды». Потым адносім вас да пэўнага тыпу, для кожнага з якіх існуе сваё стратэгія. І — паліваванне, не пачалося. Спачатку мы паклапоцімся аб тым, каб вы адчувалі сябе ў нябяспечна. Прафесійны



Фота Анастасіі КІШЧУК

Везоны «ПАЛЯВАННЯ»

«Палюўнічы» пачне размову так, быццам ведае вас усё жыццё. (Пазней вы нават не зможаце ўгадаць фразу, з якой «завязалася» знаёмства). Мужчыны ўмеюць рабіць гэта проста цудоўна — каб у выпадку, калі вы ўяна не існуе сваёй стратэгія. І — паліваванне, не пачалося. Спачатку мы паклапоцімся аб тым, каб вы адчувалі сябе ў нябяспечна. Прафесійны

— палюўнічы, вы — ахвяры. І ваша задача — зрабіць усё магчымае, каб такое становішча захоўвалася доўга... Дазвольце, я налью вам віна?
— Вырашылі правярць сваю стратэгію на практыцы? — усміхаюся я, спакойна глядзячы ў вочы нечаканаму сурозмоўніку і павольна дажываючы свой бутэрброд. — Налівайце.
— Мне не трэба правярць на практыцы тое, што ляжыць на паверхні. Мужчына і жанчына — гэта вечны бой. Толькі так можна падаграваць адносіны, не даваць ім згаснуць... Тут няма дробязяў ні ў чым — пачынаючы з адзення і заканчваючы ўнутраным зместам... Ну напрыклад, я ніколі не мог зразумець, навошта жанчыны, збіраючыся на спатканне, імкнучыся апранацца дорага, чапляюцца на сябе разнастайныя залазцы ўпрыгажэнні, пярсцёнкі, усе гэтыя футры і гэтак далей... Нам, мужчынам, у жаночым адзенні падабаецца адчуванне нейкай несур'ёзнасці, легкадумнасці. Спачатку павінна быць сэксуальна, а потым ужо дорага і шыкоўна. Кофтачка на памер менша, апранутая вамі на спатканне, давядзе нас да вар'яцтва хутчэй, чым купленая ў буціўку шыкоўная сукенка з усялякімі «прыбамбасамі». На сукенку мы, безумоўна, звернем увагу, але толькі для таго, каб падлічыць, у колькі зарплата гэта можа нам «выліцца»...
Я хуценька адзвіваю сваю «прыжд» — святэр і джынсы — яго вачамі. Святэр дакладна па памеры, ніяк не меншы. Затое джынсы «ў абліпку». М-м-м... Цягне дзесьці

з намі вам было ўтульна і не хацелася нас прагнаць. А для гэтых пусцім у ход гумар і спачуванне... Вам жа падабаецца, калі мужчына вам спачувае?
— Ну, дапусцім... І што далей?
— А далей... пастка зрываецца. Вы ў нас на кручкі... Нічога дрэннага ў гэтым, заўважце, няма, таму што зацікаўленасць на першым этапе ўзаемаення

на «тройку»... Па паяцільнай шкале... Аднак перасаджвацца за іншыя столік мне ўжо не хочацца.
— Навошта вы мне гэта расказваеце? Выдаецца, можна сказаць, усё мужчынскія сакрэты?
— Мне спадабалася, што вы ўмеце глядзець мужчыну ў вочы. Рабіце так заўсёды. Глядзіце яму ў вочы. Ніякага пошлага ўзаемаення вейкамі ці агрэсіўнага «бурэн-

Сёння

Table with weather forecast for the day: Sun, Moon, Wind, and temperature ranges for various cities.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Weather forecast section titled 'На двор'е на заўтра' and 'Геамагнітныя ўзрушэнні'. Includes a map of Belarus with weather icons for various cities and a table of geomagnetic activity.

Інфарм-укол

Разрыў адносінаў — крок да дэпрэсіі

Вядучым фактарам рызыкі развіцця дэпрэсіі з'яўляецца... развод. Вучоная вышчачлі цесную сувязь паміж узроўнем скасаваных шлюбав і захваральнасцю на дэпрэсію. Так, у Тайвані і Паўднёвай Карэі, дзе разводы не прынятыя, рызыка захварання на дэпрэсію складае 2-3 працэнты, а ў Францыі, дзе разводы здарваюцца часцей, рызыка ўзрастае да 16 працэнтаў.

Залежнасць у спадчыну

Даследаванні апошніх гадоў паказалі: алкагалізм бацькоў можа адгукнуцца наркатычнай залежнасцю ці дэпрэсіўным расстройтвам у дзяцей. Нашчадкі жанчын-алкаголікаў маюць больш высокую рызыку развіцця гэтага захворвання, чым дзеці алкаголікаў-мужчын.

Алкагалізм правакуе пачатак развіцця псіхічных адхіленняў. А алкагольная інтэлексуацыя дзіцяці ва ўлонні маці прыводзіць да яўнага зніжэння разумовых здольнасцяў. Рызыка захворвання павышаецца ў прамых сваякоў тых, хто злоўжывае спіртным, — іх дзіцяці, родных братоў, сястры, плямёнікіў і ўнучку. У групу па вышанай рызыкі таксама ўваходзяць людзі, у якіх ужыванне алкаголю выклікае стан эйфарыі. Галоўная жа мерай прафілактыкі, якая дапамагае знізіць спадчынную схільнасць, можа быць як мага больш пазіўна першая спроба алкаголю.

Сявятлана БАРЫСЕНКА.

Крынічка. Рубрыку вядзе Валіяцкіна ШПЛЮСКАЯ, тэл. 285 88 81. № 10 (299)

3 вогнішча ды на градкі

Бывалыя агароднікі лічаць, што драўніны попель уносіць у глебу трэба ўмеючы. Напрыклад, нельга змешваць яго з азотнымі мінеральнымі ўгнаеннямі, а таксама з суперфасфатам. Аднак эфектыўнасць дзеяння попелу павялічваецца пры выкарыстанні яго з гноем, торфам, кампостам і перагноем. У гэтым выпадку попель уносіць на паверхню градка і засыпаюць яго граблямі, пасля чаго дабаўляюць арганічныя ўгнаенні і перакопуецца глебу.



Попел — гэта найлепшае фосфарна-калійна-кальцьевае ўгнаенне. Калі на 1 кв.м унесці 70 г драўнінага попелу, то будзе забеспечана патрэба большасці агародных раслін у такім мікраэлеменце, як бор. Унесены пад бульбу попель дзейнічае больш эфектыўна, чым іншае калійнае ўгнаенне. Таксама попель эфектыўна выкарыстоўваецца пад агуркі і капусту.

Міксбордар з карысцю

Сучасны варыянт кветніка — міксбордар — даўно замяніў звычайны бардзюр з аднаго-двух відаў дэкаратыўных раслін. Дзякуючы ўмеламу падбору шматгадовых траў па вышыні, колеравай гаме і тэрмінам швіцення міксбордарам можна любвацца ўсё лета. Акрамя таго, што кветнік будзе радаваць вока, ён прынясе карысць, калі вы пасадзіце лекавыя і вострапахія травы, многія з іх вельмі дэкаратыўныя. Яны непатрабавальныя да глебы, не патрабуюць вялікай колькасці ўгнаенняў, многія з іх маюць яркія «шпакі» сукавецкіў, іх лёгка вырасціць з насення. Дык якія лекавыя травы падыдуць для лекавага кветніка?

Людзіста — высокая расліна з тоўстым каранем. Яна можа жыць на адным месцы шмат гадоў. Дробныя жоўта-зялёныя кветкі людзісты сабраны ў складаныя парасоны. Лісты ў гэтай вострапахіа расліны бліскучыя, ярка-зялёныя, вельмі духмяныя, па паху і смаку нагадваюць сельдэрэй. Размна-

Асаблівасці вырошчвання ажыны

Саджаюць ажыну ўвосені і вясной на светлае сонечнае месца, глеба павінна быць не вельмі цяжка, сугліністая, урадлівая. Расліны размяшчаюць адна ад адной на адлегласці 1 м, а калі пасадка праводзіцца ў два рады, шахматна, то паміж імі ў радзе пакідаюць 1,5 м. Перад пасадкай верхавінкі ў парасткаў абразваюць, пакінуўшы над зямлёй толькі 20-25 см. Маладыя парасткі, якія з'явіліся ўночы, пакарочваюць на 10-15 см. Калі вясной выявіцца, што парасткі моцна падмерзлі, лепш зрэзаць іх зусім, пакінуўшы толькі непаходжаную частку. А каб ажына добра перазімавала, яе ўкладваюць на зямлю і накрываюць.

Каб расліны не хварэлі

Хваробы раслін на агародзе часта прыводзяць да недабору ўраджая, дрэннай якасці прадукцыі, якую захаваць вельмі складана. У ахове раслін ад хваробу вышаральную ролю павінна адгрываць прафілактыка. Калі прытрымлівацца некаторых правілаў, можна засцерагчы расліны ад захворванняў. Не высіяваць насенне, у якім у вас маюцца сумненні: пацімнелыя, з прыкметамі плесні, траўмаваныя, непашчэпаўныя і г.д. З іх вырастуць вельмі вольныя расліны, не здольныя супраціўляцца хваробам ці ўздзеянню неспрыяльных фактараў навакольнага асяроддзя. Не выкарыстоўваць шматразова адну і тую ж глебавую сумесь для вырошчвання расады. У гэтай паступова наакупляецца інфекцыя. Перад сярой глеба павінна быць абвазкова цэплай, рыхай і вільготнай. Не вырошчываць расаду ў памышканнай не дастаткова асветленай і з высокай тэмпературай паветра. Расада ў выніку гэтага моцна выцягваецца і ў большай ступені параждаецца чорнай ножаў.

Не высіяваць неадраствітую расаду, якая выцягнулася і пажоўкла. Калі гэта праігнараваць, то расада будзе дрэнна прыжывацца, гінуць, а расліны, якія хоць і прыжыліся, таксама пачнуць хварэць. Не размяшчаць адну культуру пастаянна на адным і тым жа месцы, каб пазбегнуць каранёвай гнілі і цялага шрагу іншых хваробуў, узбуджальнікі якіх добра захоўваюцца ў глебе. Не загущаць пасадкі і пасевы агародных культур — інакш расліны выцягваюць і сціблях дытары выкарыстоўваюць у якасці прыправаў для печыва (пры кулінарнай апрацоўцы горчч зніжае). У гэтай расліны вялікая прадугаватая светла-зялёныя лісты, разгалінаваныя ў верхняй частцы сцябло з некалькімі сукавецкіў, якія нагадваюць вузкіялісткіўваея слаеннікі. Дарччы, лацінска назва Inula і азначае «сонца». Сама назва дзіваціл сведчыць аб тым, што для таго, хто яго ўжывае, расліна дорыць, ні многа ні мала, «дзевяць сілаў».

Дзіваціл высокі. У вялікай памеры расліна шмат карысных рэчываў, яе рэкамендуецца для лячэння грыпу, страўнікава-кішчачных захворванняў. Аднак каранёў эфектыўны супраць кашлю. Карані дзівацілу выкарыстоўваюць для вострапахіў прыправаў. У яго моцны пах і салодка-горкі смак. Кан-

Слоўнік агародніка

- Інкрустацыя насення — пакрыццё насення слоём аджымікатаў для аховы ад шкіднікаў.
● Інтродукцыя раслін — перанос гатункаў (парод) раслін з адных раёнаў у іншыя, дзе раней гэты гатунк (парада) не вырошчваліся.
● Інкубацыйны перыяд — час ад заражэння да паяўлення прыкмет хваробы.
● Дзярновае зямля — зямля, прыгатаваная з верхняга расліннага слою глебы.
● Дрэнаж — слой інертных матэрыялаў у кветкавых гаршках ці кадлушках для сцёку лішчу вады.

Дзве даты

1910 год — нарадзіўся Ісаі Паўлювіч Казінец, Герой Савецкага Саюза, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў мінскага партызанскага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Пакараны гітлераўцамі ў 1942 годзе. Яго імем названы плошча, вуліца і два завулікі ў Мінску.
1151 год — нарадзіўся Ігар Святаславіч, князь Чарнігаўскі, праслаўлены ў «Слове аб паходзе Ігара-Вярычы».
«Цяжка вырашыць, што больш непрыемна — знімаць нагар са свечкі, якая гарыць, ці перакоўваць жанчыну з дапамогай докзавы. Кожныя дзве хвіліны работы трэба пачынаць зноў. А калі страціць цярыенне, то зусім памушыць маленькае палюйма».

9 красавіка

1910 год — нарадзіўся Ісаі Паўлювіч Казінец, Герой Савецкага Саюза, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў мінскага партызанскага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Пакараны гітлераўцамі ў 1942 годзе. Яго імем названы плошча, вуліца і два завулікі ў Мінску.
1151 год — нарадзіўся Ігар Святаславіч, князь Чарнігаўскі, праслаўлены ў «Слове аб паходзе Ігара-Вярычы».
«Цяжка вырашыць, што больш непрыемна — знімаць нагар са свечкі, якая гарыць, ці перакоўваць жанчыну з дапамогай докзавы. Кожныя дзве хвіліны работы трэба пачынаць зноў. А калі страціць цярыенне, то зусім памушыць маленькае палюйма».

9 красавіка ў беларускім народным календары

МАТРОНА НАСТАВІЦА, МАТРОНА ПАЎРЭПНІЦА
На Матрону сыходзіць апошні снег, прылятоўце кнігаўкі.
На Матрону шчупак хвостом лёд прабівае.
Калі да гэтага дня ў паўночных раёнах на снезе з'явіўся шарпак. Часам ён быў такім вялікім, што ні людзі, ні жывёлы не прарваліся.

Матрона Наставіца, Матрона Паўрэпніца

На Матрону сыходзіць апошні снег, прылятоўце кнігаўкі.
На Матрону шчупак хвостом лёд прабівае.
Калі да гэтага дня ў паўночных раёнах на снезе з'явіўся шарпак. Часам ён быў такім вялікім, што ні людзі, ні жывёлы не прарваліся.

На кінастудыі «Беларусьфільм» пачаліся здымкі псіхалагічнай драмы «Ваўкі»

Здымкі фільма «Ваўкі» паводле аднайменнага аповесці Аляксандра Кожанава пачаліся на Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Як расказвае прэс-сакратар кінастудыі Алена Мельнічана, галоўныя ролі ў карціне выконваюць народны артыст Беларусі Уладзімір Гасцюкі і заслужаны артыст Расіі Андрэй Панін. Здымае стужку беларускага рэжысёра Аляксандра Колыбаша.

Вольга БЕРАСНЁВА, «Мінск-Навіны»

Паважаную Тамару Іванаву СПІВАКОВУ з Коханава віншуюць з юбілеем. Жадаем здароўе мейс, са шчасцем быць і яшчэ шмат гадоў пражыць.
Дзедцяровы, г. Новадзуколье.

Успіхнёмся!

У аднаго мужчыны быў кот. І ці то стары кот стаў, ці то смятану скраў, аднак жонка мужыку загадала аднесці яго далёка ў лес і кінуць там на волю лёсу. Рабіць няма чаго — пачаў мусьць ката. І сам прапаў. Дзень яго няма, два няма... На трэці дзень раптам з'явіўся дома кот, і адроз ж за ім следам мужык — галодны, злы, стомлены.
Што, дурань, гэта ты ў лес аднёс? — накінула на яго жонка.
— Так, аднёс! І калі б за ім следам не пайшоў, заблудзіўся б ушчэнт!

У спісе новых кандыдатаў на пост мэра Сочы з'явіўся Мікалай Валуев, які раптам высветліў, што ён адзіны кандыдат.